

ВЫШЭЙШЫ ДЗЯРЖСАВЕТ ПАВІНЕН ПРЫНЯЦЬ ВАЖНЫЯ РАШЭННІ ПА САЮЗНЫМ БУДАЎНІЦТВЕ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка чакае, што чарговае пасяджэнне Вышэйшага Дзяржсавета Саюзнай дзяржавы, якое пройдзе 10 снежня ў Маскве, стане чарговым крокам па прыняцці важных рашэнняў у саюзным будаўніцтве.

Прэзідэнт выказаў перакананасць, што на маючым адбыцца пасяджэнні ВДС бакі змогуць прыйсці да ўзаемаразумення і прыняць вельмі важныя рашэнні ў рамках Саюза Беларусі і Расіі.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што падлісавыя дагавор аб стварэнні Мытнага саюза, Беларусь настойвала, каб стварэнне Адаінай эканамічнай прасторы далёка не адцягвалася.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў: «Самая галоўная, што ўжо сёння, калі зроблены першыя крокі ў Мытным саюзе, да нас гатовы далучыцца дзяржавы, якія ўваходзяць у склад Саюза».

«Адступленне ад палітыкі зближэння з Расіяй — гэта палітычная смерць Лукашэнка», — дадаў ён.

«Зразумела, мы на гэтым будзем разважаць і на нашы заслужылі аднавіць набытыя ў гэтым саюзе права».

«Існуючы ўзровень кааперацыйных сувязяў сведчыць, што мы вырабілі агульны прадукт».

«Існуючы ўзровень кааперацыйных сувязяў сведчыць, што мы вырабілі агульны прадукт».

«Існуючы ўзровень кааперацыйных сувязяў сведчыць, што мы вырабілі агульны прадукт».

«Існуючы ўзровень кааперацыйных сувязяў сведчыць, што мы вырабілі агульны прадукт».

«Існуючы ўзровень кааперацыйных сувязяў сведчыць, што мы вырабілі агульны прадукт».

«Існуючы ўзровень кааперацыйных сувязяў сведчыць, што мы вырабілі агульны прадукт».

«Існуючы ўзровень кааперацыйных сувязяў сведчыць, што мы вырабілі агульны прадукт».

«Існуючы ўзровень кааперацыйных сувязяў сведчыць, што мы вырабілі агульны прадукт».

«Існуючы ўзровень кааперацыйных сувязяў сведчыць, што мы вырабілі агульны прадукт».

«Існуючы ўзровень кааперацыйных сувязяў сведчыць, што мы вырабілі агульны прадукт».

«Існуючы ўзровень кааперацыйных сувязяў сведчыць, што мы вырабілі агульны прадукт».

«Існуючы ўзровень кааперацыйных сувязяў сведчыць, што мы вырабілі агульны прадукт».

«Існуючы ўзровень кааперацыйных сувязяў сведчыць, што мы вырабілі агульны прадукт».

«Існуючы ўзровень кааперацыйных сувязяў сведчыць, што мы вырабілі агульны прадукт».

«Існуючы ўзровень кааперацыйных сувязяў сведчыць, што мы вырабілі агульны прадукт».

«Існуючы ўзровень кааперацыйных сувязяў сведчыць, што мы вырабілі агульны прадукт».

«Існуючы ўзровень кааперацыйных сувязяў сведчыць, што мы вырабілі агульны прадукт».

«Існуючы ўзровень кааперацыйных сувязяў сведчыць, што мы вырабілі агульны прадукт».

«Існуючы ўзровень кааперацыйных сувязяў сведчыць, што мы вырабілі агульны прадукт».

«Існуючы ўзровень кааперацыйных сувязяў сведчыць, што мы вырабілі агульны прадукт».

«Існуючы ўзровень кааперацыйных сувязяў сведчыць, што мы вырабілі агульны прадукт».

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

БЕЛАРУСКИ РУБЕЛЬ: НИКАКІ РЭЗКАЙ АДНАРАЗОВАЙ ДЭВАЛЬВАЦЫИ... Па чужах і аўтарытэце

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

«Анатоль Фёдаравіч, а ў якім калідоры будзе «плаваць» наш рубель у наступным годзе?»

СНЕЖНЯ 2009 г. ПЯТНІЦА № 230 (26588) Кошт 600 рублёў

Еўра пераскочыў мяжу ў 4 200 рублёў

Мабыць, шмат хто заўважыў, што з валютамі, да якіх прывязаны беларускі рубель, апошнім часам адбываюцца істотныя змены.

Першае, доллар, які толькі напрыканцы лістапада каштаваў 2740 рублёў, «скокнуў» ўверх і пасля учарашняй таргоў дасягнуў узроўню 2785 рублёў за доллар.

Еўра таксама не стаць на месцы: на сёння яго афіцыйны курс устаноўлены ўжо ў 4 210,64 рублёў, гэта значыць, еўрапейская валюта «ўзляла» міжы ў 4 200 рублёў.

Толькі «расійянін», які з пачатку верасня да пераацэнкі курсу «пацяжэў» больш як на 5 рублёў, учора крыху патаннеў — да 95,24 з 95,68 днём раней.

Зразумела, што гэтыя аслабленні працягваюцца і на расійскім валютным рынку.

Такім чынам, на сёння, пасля аднаразовай дэвальвацыі нацыянальнай валюты 2 студзеня, афіцыйны курс долара ў краіне вырас на 5,09 працэнта, еўра — на 13,71 працэнта і расійскага рубля — на 5,63 працэнта.

Натуральна, што і ў дачыненні да валютнага кошыка беларускі рубель таксама губляе «ачкі»:

хістанне курсу нацыянальнай валюты ўсё бліжэй да аб'яўленай на сёлетняй вершні мажы калідору ў 10 працэнтаў.

На сённяшняе ад першапачатковага кошту валютнага кошыка дасягнула ўжо мінуў 8,07 працэнта.

Прычым, крыху больш як два працэнта падзення прыпадае на два апошнія тыдні.

Магчыма, што цяпер праводзіцца прама лінія

Якім будзе аграс дапамогі?

Новыя ўмовы атрымання адраснай сацыяльнай дапамогі, падтрымка інвалідаў, а таксама ўсё пенсійныя пытанні

«Прама лінія» — гэта стане тэмай «прамой лініі» газеты «Звязда» з удзелам намесніка міністра працы і сацыяльнай абароны Беларусі

Валентыны Вікенцьеўны КАРАЛЁВАЙ. Такім чынам, увага! Паводле папярэдняй дамоўленасці, наша «прамая лінія» пройдзе 8 снежня з 11 да 12 гадзін

па рэдакцыйных тэлефонах: (8 017) 292 38 21 і 292 38 92. Папярэднія пытанні прымаюцца па нумары 287 17 57.

Беларускія ўрачы праапэрыравалі цяжарную жанчыну з дзвюма зляякаснымі пухлінамі

Рэдкі выпадак у медыцынскай практыцы адбыўся ў Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М.М. Аляксандрава.

У гэтым цэнтры хірургі праапэрыравалі цяжарную жанчыну, у якой былі выяўлены адразу дзве самастойныя, незвязаныя паміж сабой зляякасныя пухліны, якія развіліся адначасова ў розных органах.

Пухліны былі дыягнаставаны пасля 30 тыдняў цяжарнасці. Высветлілася, што ў жанчыны саркома малочнай залозы (памер пухліны складаў больш за 4 см), а таксама зляякасная пухліна часткі кішчэніка памерам звыш 10 см.

На тэрміне ў 33 тыдні было вырашана зрабіць кесарова сячэнне. Аперацыя ішла ў некалькі этапаў і працягвалася больш за 6 гадзін.

У выніку на свет з'явілася дзясучынка вагой больш за 1,5 кг, якая цяпер знаходзіцца ў цэнтры «Маці і дзіця». Пасля пачэнтцы была выдалена частка кішчэніка і адна малочная залоза.

БЕЛТА.

ЖЫВАТВОРНЫ СТРУМЕН ІНТЭГРАЦЫІ Беларускія і расійскія літаратары ствараюць агульную суполку

Саюзная дзяржава хутка споўніцца 10 гадоў, рэалізацыя мноства праектаў, сама яна пакрысе абзаводзіцца многімі важнымі арыбутатамі, напрыклад, саюзная уласнасцю.

«Сёння мы зборамся на свой форум, дзе будзем прымаць статут, ствараць кіраўнічыя органы, вызначаць кірункі нашай працы».

«Сёння мы зборамся на свой форум, дзе будзем прымаць статут, ствараць кіраўнічыя органы, вызначаць кірункі нашай працы».

УСЕ ПА СТЫЛЬ І ПРЫГАЖОСЦЬ!



У Мінску праходзіць міжнародная выстава індустрыі прыгажосці і здароўя «Інтэртэль 2009».

«Інтэртэль 2009» — у рамках выставы адбываецца юбілейны X чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па цырульніцкім майстэрстве «Стыль прыгажосць».

«Інтэртэль 2009» — у рамках выставы адбываецца юбілейны X чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па цырульніцкім майстэрстве «Стыль прыгажосць».

«Інтэртэль 2009» — у рамках выставы адбываецца юбілейны X чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па цырульніцкім майстэрстве «Стыль прыгажосць».

«Інтэртэль 2009» — у рамках выставы адбываецца юбілейны X чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па цырульніцкім майстэрстве «Стыль прыгажосць».

«Інтэртэль 2009» — у рамках выставы адбываецца юбілейны X чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па цырульніцкім майстэрстве «Стыль прыгажосць».

«Інтэртэль 2009» — у рамках выставы адбываецца юбілейны X чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па цырульніцкім майстэрстве «Стыль прыгажосць».

«Інтэртэль 2009» — у рамках выставы адбываецца юбілейны X чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па цырульніцкім майстэрстве «Стыль прыгажосць».

«Інтэртэль 2009» — у рамках выставы адбываецца юбілейны X чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па цырульніцкім майстэрстве «Стыль прыгажосць».

«Інтэртэль 2009» — у рамках выставы адбываецца юбілейны X чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па цырульніцкім майстэрстве «Стыль прыгажосць».

«Інтэртэль 2009» — у рамках выставы адбываецца юбілейны X чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па цырульніцкім майстэрстве «Стыль прыгажосць».

«Інтэртэль 2009» — у рамках выставы адбываецца юбілейны X чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па цырульніцкім майстэрстве «Стыль прыгажосць».

«Інтэртэль 2009» — у рамках выставы адбываецца юбілейны X чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па цырульніцкім майстэрстве «Стыль прыгажосць».

ЦУМ «Мінск» поздравляет всех с наступающим Рождеством и Новым годом-2010! АКЦИИ, РАСПРОДАЖИ, рождественские скидки до 15 декабря: до 10% на холодильники «Атлант», телевизоры «Горизонт» и «Витязь», женскую, мужскую и детскую одежду, изделия из меха, бельевой трикотажа «Серж», изделия из стекла, фарфора, хрустала, посуду, мебель, постельные принадлежности от 100 000 рублей, ювелирные изделия из золота и серебра от 500 000 рублей

Поліць месца на часопіс «Галоўны Брэслер». Гэты на 2009 год у рэдакцыі па самай выгаднай цэне. Тэлефон рэдакцыі: 209-69-01.

ААТ «Асімптота» Уладзіслава Грыбкова УНП 100024047 Ліцэнзійны Мінскаўт № 02140/0172806 вяд. 03.05.2004 да 02.05.2009

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 4.12.2009г. (дзя 10% разлікаў)

Курсы замежных валют для безвалютных разлікаў

Цэнтрабанк РФ

БЕЛАГРОПРОМБАНК

# 2 НАДЗЁННАЕ

**ЗВЯЗДА** 4 снежня 2009 г.

## Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з Дзяржаўным сакратаром Саюзнай дзяржавы Паўлам Барадзіным

На сустрэчы быў дэталёва абмеркаваны парадак дзя будучага пасаджэння Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы ў Маскве. На разгляд кіраўнікоў дзяржаў будучэ вынесены 17 пытанняў.

Асноўным пытаннем парадку дня стане абмеркаванне сумесных дзейняў Беларусі і Расіі па пераадоленні наступстваў сувеснага фінансаво-эканамічнага крызісу, паліяцыйна параметраў плацежнага балансу.

Аляксандр Лукашэнка выказаў недаўменне ў сувязі з перанасам пасяджэння ВДС з 8 на 10 снежня, аднак адзначыў, што ў цэлым для беларускага боку не прыночылова, я гэкі дзе абдуцэцца пасаджэньне ВДС. «Чаму расійяне не хочучэ воьсамага праводзіць, а дзюсягата (8 снежня) Саюзная дзяржаве спайнуецэ (10 гадоў)? Але для нас гэта не прыночылова, калі там няма нейкіх падводных плыняў», — казэаў Прэзідэнт.

Гаворачы ж аб змястоўнай частцы пасаджэньня ВДС, кіраўнік беларускай дзяржавы падкрэсьліў: ён чакае, што «акрамя ўрачыстасці, гэта мэрапрыемства павіна мець канкрэтны практычны характар».

Падводзіачы вынікі дзюсяцігоддзя Саюзнай дзяржавы, Аляксандр Лукашэнка канстатэваў, што за гэты час зроблена нямаля для народаў дзювох дзяржаў. «10 гадоў — гэта дата, калі трэба падвюдзіць вынікі. Нам дзювадзэцца казаць людзям, чаго мы да-

# ЛЁГАЧНАЯ ЧУМА — ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ДЫВЕРСІЯ

Матанакіраванай правакацыяй і хуліганствам назэваў Гаўлоўны дзяржаўны санітарны ўрач Расіі Генадзэ Анішчанка чуткі, якія выклікалі паніку сярод жыхароў Саратава. Прычынай панічных настроёў стала напружаная сітуацыя ў горадзе з захваральнасцю на грып і вліякая колькасць захварэлых на пнеўманію. У горадзе закрыты на каранцін школы і ВНУ. Наўдаёна ад вострай віруснай інфекцыі памёр 20-гадовы студэнт. Афціынная ў Саратаўскай вобласці зарэгістрэвана 30 смяротных выпадкаў, а ўсаго дзюгызнас іфціэраваань вірусам А/Н1Н1 падверхдзены ў 466 жыхароў рэгіёна.

Ва ўсіх выпадках смерць надхвондзіла ад вострай пнеўманіі, якая выклікала паражэнне лёгкіх і дзюхляноўна недастатковасць. Лёгкія літаральна «загаралі» за 1—4 дні. Такое працяканне хваробы, хутчэй за ўсё, і стала прычынай чутак пра распаўсюджванне ў горадзе лёгачнай чумы. Да таго ж мясцовая інтэрнэт-газэта са спасылкай на крыніцу інфармацыі на ТЭЦ-5 паведамляе, што супрацоўніку ТЭЦ палярэздзілі аб распыленні ў горадзе з верталётаў раствора дзюэфектанта і паралілі піць у найблжышчыя дні толькі гатаваную ваду, чысьціць зубы толькі з гатаванай вадоў, а таксама зачыніць у памішчаных форці. Алею ў агонь падліла і мясцовая інфармагенцтва, якое паведамляла, што ў горадзе рыхтуецца ўвесці надзвычайнае становішча, зачыніць аэрапорт і перакрыць усё выезды. Да таго ж невядома крыніца ў службе выратавання пацвердзіла, што ў горадзе рыхтуецца дзюэфікацыя. Першай ахварэй панікі сярод гараджан стала мабільная сувязь: усё кінуліся тэлефанаваць сваім сябрам і знаёмым, і нагрукэла на апэратараў GSM была, я ў навагоднюю ноч. Далей усё кінуліся ў крамы скупляць пітную ваду — і ў атапці.

Чуткі аб тым, што памерляя ад грыпу людзі насамрэч хварэлі на чуму, упершыню з’явіліся ва Украіне напрыканцы кастрычніка. Такія ж чуткі распаўсюджваліся і ў Беларусі. Аднак, як запэўніваюць спецыялісты, грып і іншыя вострыя вірусныя рэспіраторныя інфекцыі выклікаюцца вірусамі, у той час як узбуджальнікам чумы з’яўляецца бактэрыя. І пры правядзенні лабараторнай дзюагностыкі перабяціцца гэтыя інфекцыі немагчыма. Да таго ж выпадкі захварвання людзей на чуму не фіксаваліся на тэрыторыі Расіі на працягу некалькіх апошніх дзюсяцігоддзюў. Міністр аховы здароўя Саратаўскай вобласці Ларыса Федэрхальдэ паспрабавала сапоўкаць жыхароў рэгіёна: «Мы звярнуліся ў Федэральны супрач-чумны інстытут «Мікроб», і нам далі заключэнне, што ўзбуджальнікам пнеўманіі з’яўляецца не чума». Разам з тым медыкі прызначаюць, што сітуацыя з рэзкім эпідэміялагічным пад’ёмам сталася для іх нечаканай. З-за эпідэміі ў рэгіён тэрмінова вярнуўся з працоўнай паездкі губернатар Павел Птаўа. Наваедаў Саратаўскую вобласць і Гаўлоўны дзяржаўны санітарны ўрач Генадзэ Анішчанка, які заявіў, што распаўсюджванне ў час напружанай эпідэміялагічнай сітуацыі чутак аб лёгачнай чуме — гэта злачыства, паколькі адгавяе ўагу ад вырашэння медыцынскіх пытанняў. Дарчы, праваахоўныя органы ўжо заняліся пошукам крыніцы распаўсюджвання панічных чутак.

Разам з тым, тэмпы захваральнасці на грып у Расіі зніжаюцца. Эпідэмічны парог перавышаны цылер у 42 расійскіх рэгіёнах. Найгоршая сітуацыя назіраецца сярод дарослага насельніцтва Барнаула, Кемерава, Магадана і Саратава. Рост захваральнасці адзначаецца ў дзюсяці расійскіх гарадах. З пачатку года ад грыпу і ВРВІ ў Расіі загінулі 480 чалавек, ад пнеўманіі — 29 900 чалавек.

Еўрапейскае бюро Сувеснай арганізацыі аховы здароўя паведамляе, што апошняе звесткі сведчаць аб зніжэнні актывнасці грыпу ў Балгарыі, Ізраілі, Нідэрландах, Нарвегіі і Сербіі. Высокая актывнасць грыпу назіраецца ў Латвіі, Літве, Нарвегіі, Польшчы, Фінляндыі, Швейцарыі, Эстоніі і некаторых іншых краінах.

Надзея НИКАЛЕВА.

## Жазэ Жэзш падзякаваў Фўтбол Віктару Ганчарэнку, Ганчарэнка — сваім футбалістам

*Нагледзячы на тое, што БАТЭ прайграла і страціла шанцы на плей-оф*

Мінск развітаўся з вялікім футбалам да вясны — матч паміж шасціразовым чэмпіёнам Беларусі БАТЭ і партугальскай «Бенфікай» ў пятым туры Лігі Еўропы завяршыў сезон. Барысаўчане пацярпелі паражэнне 1:2 і страцілі шанцы на выхад у 1/16 стадыю турніру.

У параўнанні з мінулагодняй Лігай чэмпіёнаў, сёлетая сталічныя стадыён «Дынама» не збірае такіх аншлагаў. На матчы з «Бенфікай» пустымі былі не ўсрагі крэслаў — цэлыя сектары. Усяго каля 10 тысяч бальшычэкаў наведалі апошні хатні матч БАТЭ. Затое тыя, хто прыйшоў, годна падтрымлівалі каманду, увесь час скандзюруючы «Наперад, Барысаў!». Перад пачаткам матчу Ана-

толь Капскі ў суседняй ложы па традыцы перахрысціў сваю каманду, якая стаяла ў гэты час на полі і слухала гімн Лігі Еўропы, — надзея на перамогу была вялікая і давала шанцы БАТЭ на плей-оф.

Першы тайм не прынёс поспехаў ні адной з каманд. Пра яго потым скажа трэнер гасцей Жазэ Жэзш: «Нас здзіўляла, у якім тэмпе працяўся пачатак гульні і ў якой форме былі футбалісты БАТЭ». Трэнер прызаўся, што ў пачатку гульні не быў упэўнены ў перамозе і здзіўлены тым, як гуляла наша каманда. Праўда, да перальчыні ён адшоў адшыю і на другі тайм выйшла зусім іншая каманда. «У перальчыні я паразмаўляў з камандай, выправіў пазіцыйныя моманты, настроіў сваіх футбалістаў, і гуляня пайшла лепш». І сапраўды, каманда выйшла на другі тайм, праўда са спазненнем (барысаўчане стаялі на полі ў чаканні — магчыма, тонкі псіхалагічны ход) і тут жа адкрыла лік — вызначыўшы нападчыню Хав’ер Савіёна. Потым гошы падволі лік. Праўда, праз шэсць хвілін БАТЭ забіў гол, які і застаўся адзіным і апошнім у гэтым матчы. Пры розыгрышы вулгавога выначыўся абаронца Сяргей Сасноўскі.

Трэнер гасцей, параўноўваючы вераснёўскую сустрэчу каманд у Лісабоне, заўважыў, што ў гульні БАТЭ прасочваецца вялікая звалючыя ў тэхніцы. І назэваў самым лепшым гульцом каманды Сяргея Крыўца. Віктар Ганчарэнка прызнаўся, што пасля гульні Жазэ Жэзш падзякаваў яму за выдатную гульню каманды. Трэнер барысаўчан і сам быў задаволены тым футбалам, які ў гэты вечар прадэманстравалі каманды. «Хлопцам у распрапаналы я казэаў вялікі дзюкэй. Мы даставілі «Бенфіцы» вялікія непрыемнасці. Мы сачылі за гульнямі гэтай каманды даўно, і я не магу ўзгадаць тыя гульні, дзе яна прапускала столькі небяспечных момантаў». Хуткі гол у другім тайме Віктар Ганчарэнка растлумачыў разумовай стомленасцю, якую такія каманды, як «Бенфіка», не даруючы. БАТЭ саступіла гасцям у такіх кампанентах, як пазіцыйнае наступленне і валоданне мячом.

8 снежня барысаўчане адправліца ў Рым, дзе правядзюць вучэбна-трэнэравычэ збор. А 15 выледаць у Ліверпуль — у апошнім матчы групавога раўнда Лігі Еўропы БАТЭ згуляе супраць «Эвертана». Адзіная задача, якая на сілах выканаць нашай камандзе, — заняць трэцье месца ў групе, апрэздзіўшы грэчаскі АЕК, які ў двухматчавым супрацьстаянні з БАТЭ ўзэў ўсаго адно ачко (дома барысаўчане перамаглі, у Афінах згулялі ўнічыю). У другім матчы групы «Эвертан» перамог АЕК 1:0, і інтрыгі ў групе больш не існуе. «Бенфіка» і «Эвертан» сталі недасягальнымі і праходзэць у плей-оф.

Алена АУЧЫННІКАВА.

сгінулі за гэты час. Дзюсяці, магчыма, апраўдаваюца за тое, што не зроблілі. Але, тым не менш, нашаму сабраў 10 гадоў, — казэаў беларускі лідар.— Мы спырабум стварыць яго такім, каб народы нам сказалі дзюкэй. Яны чакаюць ад нас большага. Хоць і зроблена быццам бы нямаля».

На сустрэчы былі таксама дэталёва абмеркаваны пытанні эканамічнай, фінансаво-кредытнай палітыкі, ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва, закрануты тэмзы развіцця сацыяльнай сферы, аховы здароўя, адукацыі.

На думку Паўла Барадзіна, ведамствам Беларусі і Расіі не хапае калегіяльнага, карпаратыўнага падыходу да вырашэння праблем у сельскай гаспадарцы, фінансак, эканоміцы, прамысловасці, што сёння наглядна дэманструюць Еўропа і ЗША. У той жа час добрым крокам да інтэграцыі выступае Мытны саюз. Як адначыў Дзяржсакратар Саюзнай дзяржавы, Мытны саюз — гэта першы крок па аб’яднанні ўсёй постсавецкай прасторы. Гаворачы ж пра цяперашні сувесны крызіс, Павел Барадзін лічыць, што ён не мае дачынення да эканомікі, а гэта больш тэрытарыяльны і рэсурсны крызіс. Павел Барадзін таксама выказаў думку, што выдзеленне кредитыў Беларусі з’яўляецца фактычнам крэдытаваннем расійскай эканоміі, паколькі беларускія і расійскія прадпрыемствы працуюць у шчыльнай кааперацыі.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

### КАНТРАБАНДНЫ «ДАБРАЛЮБ»

У Віцебскае міліцыянеры ў доме беспрацоўнай знайшлі каля 800 літраў вадкасі па аснове спірту «Дабралюб» коштам больш за 2 мільёны рублёў. Дакументы, якія маглі б пацвердзіць якасці і набыццё спіртворага тавару, што быў і ў каністрах па пяць літраў, адсутнічалі. «Дабралюб» расійскай вытворчасці, дарчы, прымяняецца для мыцця шклянкі вырвабаў. Жанчына паведамляла, што «Дабралюб» належыць індывідуальнаму прадпрымальніку. У дачыненні да апошняга складзены адміністрацыйны працякол. Вадкасць канфіскавалі.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

### Падрабязнасці

# «МЁРТВЫЯ ДУШЫ» У ПЛАЧЕЖНЫХ ВЕДАМАСЦЯХ

**СУДОВЫ працэс па гэтай рэкорднай для Гродзеншчыны па колькасці эпідэміў (574) крымінальнай справе завяршыўся ў судзе Кастрычніцкага раёна абласнога цэнтра ішчэ ў маі селетняга года. Суд палічыў цалкам даказанымі усё факты крадзяжоў грашовых сродкаў ААТ «Гродзенскі шклозавод» па артыкуле «аплата працы» на агульную суму 273 мільёны 643 тысячы 900 рублёў. І воес некалькі дзён тама паставаной суда касачыінай інстанцыі ў гэтай справе пастаўлена кропка: прыгавор раёіннага суда пакінуты ў сіле. А значыць, раскардальнікі, шасцэра работнікаў гэтага прадпрыемства, правядзюць за кратамі ў месцах пазбаўлення волі ад трох да шасці гадоў, а іх маёмасць падлягае канфіскацыі.**

**З падрабязнасцямі гэтай гучнай справы карэспандэнта «Звязды» пазнаёміць старшы памочнік пракурора Гродзенскай вобласці Вячаслаў ІГНАШК.**

«Дзірка» ў адным з найбачнейшых для кожнага працоўнага калектыву раскодных артыкулаў была зроблена ў студзені 2004 года дзюгалтарам першай катэгорыі Нінай Баландзінай (па тэматыцы меркаваных сапраўдных прывічычх фігурантаў гэтай крымінальнай справы ў артыкуле не называюцца. — Б.П.), якая ажыццяўляла налічэнне зарплатнай карткі. І на працягу больш чым чатырох гадоў, да красавіка 2008 года праз гэту «дзірку» спрухала на капалі грошыкі ў кашалёк бухгалтара і яе блжышчага акружэння — старшага майстра газасантэхнічнага цеха Аляксандра Ш., загадчыка завода газавых інтэрната Іраіды С., начальніка рамонтна-механічнага цэха Уладзіслава М., вядучага інжынера-электрончыка Сяргея

Ш. і газазваршчыка Івана К.

Варта адзначыць, што усё вышэйзгаданыя спецыялісты не былі пуніамі і прагультычымі, хутчэй, наадварот. Як вынікала з паддадзенаў і суд характарыстык, яны працавалі сумленна і зроблі шмат карыснага для завода. Бухгалтар выходзіла на іх па частых звяртатх з заявамі аб выплаце авансаў (па прычыне матэрыяльных цяжкасцяў) і пралануювала свае паслугі. Ці толькі сама на гэтым хацела зарабіць? Напэўна, не. На думку Вягалтара і яе блжышчага акружэння — старшага майстра газасантэхнічнага цеха Аляксандра Ш., загадчыка завода газавых інтэрната Іраіды С., начальніка рамонтна-механічнага цэха Уладзіслава М., вядучага інжынера-электрончыка Сяргея

## БЕЛАРУСЬ І ПРЫВОЛЖСКАЯ ФЕДЭРАЛЬНАЯ АКРУГА МАЮЦЬ НАМЕР ВЫЙСЦІ НА ДАКРЫЗІСНЫ АБ’ЁМ ТАВАРААБАРОТУ

Учора ў Мінску паміж урадамі Беларусі і Арэнбургскай вобласці Расіі падпісана пагадненне аб гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным і культурным супрацоўніцтве. Да яго даддзеныя Пратакол мэрапрыемстваў па развіцці супрацоўніцтва паміж нашай краінай і гэтым рэгіёнам на 2010—2011 гады. Урад Беларусі падпісаў Пратакол мэрапрыемстваў па развіцці супрацоўніцтва з Урадам Удмурцкай Рэспублікі і План супрацоўніцтва з Рэспублікай Мардоўя.

Перамовы з прадстаўнічай дэлегацыяй Прыволжскай федэральнай акругі на чале з пайнамочным прадстаўніком прэзідэнта Расійскай Федэрацыі ў Прыволжскай федэральнай акрузе Рыгорам Рапотаам вёў прэм’ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі. Ён заўважыў, што падпісанне падобных маштабных дакументаў — вялікі поспех гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. «У апошнія 3-4 месяцы назіраецца пад’ём расійскай эканоміі, і ў нас ёсць усё магчымас, каб наблізіцца да дакрызиснага ўзроўню гандлю», — заўважыў беларускі прэм’ер-міністр. Ён нагадаў, што з пачатку гэтага года тавараабаорт знізіўся прыкладна на 48 працэнтаў,

### Парламенцкі дэбятнік

*Беларускія дэпутаты з’яўляюцца актыўнымі прыхільнікамі ітнэграцыі з Расіяй*

Падчас візіту ў нашу краіну дэлегаты Прыволжскай федэральнай акруге яе прадстаўнікі лавывалі ў беларускім парламенце. Гасцей прымаў спікер ніжняй палаты Уладзімір Андрэйчанка. Са старшыней Дзяржаўнага Савета Удмурцкай Рэспублікі Аляксандрам Салаўевым і намеснікам старшынкі Заканадаўчага Сходу Арэнбургскай вобласці Аляксандрам Жарковічам ён абмеркаваў парламенцкае вымярэнне мікрэгіянальнага супрацоўніцтва. Спікер выказаў меркаванне, што задача тут — дайсці да ўзроўню раёнаў, прадпрыемстваў: стварэнне сумесных вытворчасцяў, пытанні кааперацыі паміж нашымі прадпрыемствамі, прасоўваюня прадукцыі на рынку.

У Беларусі вельмі вялікае значэнне надаецца мікрэгіянальным сувязям і ў цэлым гэту супрацоўніцтва вылучана ў асобны вектар. Літаральна за апошнія гады ў нас 60 паддзёнаў падпісана з суб’ектамі Расійскай Федэрацыі, ідзе актывны абмен візітамі, — падкрэсліў кіраўнік Палаты прадстаўнікоў.

Спікер адначыў плён ужо зробленага і дадаў, што яшчэ ёсць над чым працаваць. Ужо хоць бы таму, што апошнім часам знізіўся гандлёвы абаорт і з Удмурцкай Рэспублікай, і з Арэнбургскай вобласцю. У Андрэйчанка падкрэсліў, што пры

і толькі са жніўня пачаўся паступовы пад’ём.

Сяргей Сідорскі адзначыў, што тавараабаорт складваецца не проста на ўзроўні дагаворных адносін, а і па ўзаемнай кааперацыі. З Прыволжскай акругі пастаўляюцца не толькі сыравінныя рэсурсы, але і камплектныя часткі, рухавікі. Ёсць праграмы супрацоўніцтва ў экалагічнай сферы, у прыватнасці, праграма «Чыстая вада». Перспектывымі кірункамі развіцця супрацоўніцтва з’яўляюцца нафтамія і машынабудаванне.

Рыгор Рапота адзначыў, што прагрэс беларускай вытворчасці відавочны, у прыватнасці, з пункту погляду тэхнічнага пераўзбраення. І прывёў у якасці прыкладу Мінскі трактарны завод, дзе заўважана імкненне трымацца на ўзроўні найлепшых дасягненняў навукова-тэхнічнага прагрэсу. Ён падтрымаў ідэю стварэння сумесных прадпрыемстваў і вытворчасцў, адзначыў, што ў рэгіёне ёсць праблема вады і сумесныя экалагічныя праекты вельмі дарэчы. Зацкавіла расійскі бок і наша вытворчасць лесанарытоўчай тэхнікі, і беларускі вопыт па асавенні лесазатрычнага комплексу.

Алена АУЧЫННІКАВА.

# НАСУПЕРАК КАЛІЗІЯМ

і мы не ітмэць, што тут толькі крызіс уплывае, — адзначыў палітык, — ёсць вельмі шмат і суб’ектыўных прычын. Шытай дыскрмінацыя апошнім часам была ў дачыненні да доступу тавараў на рынку, няроўняў умоваў работы нашых прадпрыемстваў і мэры нетарыфнага рэгулявання. Мяркую, што гэта эканамічна місія значна паўплывала на нашу больш прадукцыйную работу.

Спікер мяркуюе таксама, што многае залежыць ад парламентарыяў і ў супрацоўніцтве ў рамках Мытнага саюза.

Аляксандр Салаўёў у сваю чаргу расказаў пра пліннае супрацоўніцтва з беларускім бокам Удмурцкай Рэспублікі. Ён падкрэсліў цікавасць да стварэння сумесных прадпрыемстваў, прывёў пазітыўны вопыт ужо наяўных вытворчасцяў. Некалькі камбайнаў ужо рэалізавана, ёсць хаджанне на наступны год выпусціць 50 адзінак такой тэхнікі, зацкаўленасць праўляеў Пермскай рэгіён…

Зоя ВАРАНКОВА.

### Абзац

▲ У Мінску да Новага года будзе назапашана больш за 2 млн бутэлек шампанскага, паведамлілі ў Гаўлоўным урапленні спажывецкага рынку Мінгарвыканкама. Спажыўцам будзе прапанаваны перніцы напой і айчынай, і замежнай вытворчасці.

▲ **Адразу тры інспектары дарожна-патрульнай службы УДАІ ГУУС Мінгарвыканкама трапілі пад следства.** Супрацоўнікі Дзяржаўнаінспекцыі (капітан, старшы лейтэнант і старшы прапаршчык) прымалі грашовыя сродкі ад вахцёўнікаў, аўтамабілі якіх былі эвакуаваныя на спецыяльную ахоўную стаянку. Грошы павінны былі паступаць на спецыяльны рахунак у банку. Аднак інспектары ДПС прывосывалі іх сабе. Агульная сума прывосенных грашовых сродкаў пакуль невядома, паведамляе БЕЛТА.

▲ На аўтадарозе Столін—Струга ў жыхара Брэста было канфіскавана каля 4 т мэду на суму, болюшую за В170 млн. Мёд правозіў жыхар Брэста на аўташлясоне «Века» без патрэбных дакументаў на груз. Праводзіцца праверка.

▲ У Беларусі за адны суткі, у сераду, здзейснена 4 збойствы, у тым ліку тры жанчыны зарэзалі сваіх мужоў. Усе тры збойствы ажыцвялілі жанчыны ад 40 да 55 гадоў, усё яны завабілі мужоў у спрэчцы, кухоннымі нажамі, адзначаюць праваахоўнікі. Збойствы адбыліся ў Кобрынскім, Дзятлаўскім і Рагачоўскім раёнах.

▲ Супрацоўнікі памежнай службы ў пуньке прапуску Аляксандраўка пры афармленні мікраўтобуса «Фальксваген», які краваўся ва Украіну, выявілі чалавека, што не падаваў прымет жыцця. Урачы, якія выклікалі памежніка, канстатавалі смерць 47-гадовага грамадзяніна Беларусі. Як высветлілася, вадзіцель і пяхёра пасажыраў ехалі ў Крым на адпачынак, а па дарозе шырока адзначалі гэту падзею. Па прыбыцці ў пункт прапуску ўсе, акрамя вадзіцеля, былі пнямыі і не заўважаны, што іх таварыш памёр па дарозе. Вадзіцель і пасажыры дастаўлены ў ПАУС Напоўлі для разбору.

▲ Пашыванна і частая стомленасць можа быць выкліканая ў чалавека вірусам. Да такой высновы прыйшоў навуковы калектыв з амерыканскага Інстытута Уайтмана-Пётэрсона. Навукоўцы вызначылі, што людзей, якія пакутуюць ад хранічнай стомленасці, ў крыві знаходзіцца вірус, вядомы як ХМВ9. Ён жывьёнага паходжання, але мае ўласцівасць жыць у клетачным арганізме. Як выявілася, ў 67 % тых, хто скардзіцца на пастаянную фізічную і псіхалагічную стомленасць, у крыві ёсць гэты вірус. Вызначана таксама, што гэты вірус аслабляе і знішчывае імунную сістэму чалавека. У выніку стомленасць варта лічыць хваробай і лячыць яе.

### Поўны абзац

▲ Звычайна хаваць грошы ў бюстгальтары выратавала жыццё 17-гадовай жыхарцы Бразіліі. Калі ў дзючынну стрэлілі, куля трапіла ў манету і засела ў адзенні. Дзючынна пасварылася са сваім брэндам і аб’явіла яму аб разрыве адносін. Падлетак стрэліў у сфэроўда з пісталета, аднак тая абышлася драмінамі, паколькі ў яе ў станку апынуліся дзве манеты ў 10 і 50 сентава. Дзючынна трапіла ў бальніцу. «Я ведаю, што хаваць грошы ў бюстгальтары — дрэнная звычайна, таму што яны брудныя. Аднак на гэты раз яна выратавала жыццё», — расказала бразільянка.

*Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.*

рам і дырэктарам і перадаецца касыра. Затым саўдзельнік крадзяжу атрымлівае незаконна налічаную суму і палову вяртае бухгалтары Баландзінай.

ДРУГІ. Зрэдку Баландзінай выкарыстоўваўся такі спосаб крадзяжу, як спісанне запачынанасці (атрыманага авансу) шляхам налічэння гэтай сумы на так званыя «мёртвыя душы» з наступным пералічэннем на рахунак прадпрыемства ўжо ад імя таго, з каго доўг спісваецца. Такім чынам, у прыватнасці, бухгалтар спісала ўласную запачынанасць па зарплате ў вымеры 393 тысячы рублёў.

ТРОЦІ. Налічэнне заробатнай платы ў большым памеры, чым праба, згодна з дакументамі аддзела працы і зарплаты, зноў жа выкарыстоўваючы махінацыі з адпускнымі на звольненых работнікаў. Напрыклад, у лістападзе 2004 года замест сумы ў 467 200 рублёў Баландзіна налічаве аднаму з саўдзельнікаў крадзяжу на 300 тысяч рублёў.

ЧАЦВЁРТЫ. Калі шклозавод заключыў дадатковае пагадненне з банкам на пералічэнне на разлічковыя рахуны і атрыманне па пластыкавых картках не толькі заробатнай платы, але і іншыя выплат адпускных, авансаў і камандзירו-

вачных, — то спосаб крадзяжу ў гэтым выпадку прымяняўся той жа, што і пры выплаце па ведамасцях. Налічэнне рабілася на прозвішча звольненага работніка, а ў спісе — дадатку да плацэжнага даручэння і ў яго электронным варыянце — на саўдзельніка крадзяжу.

Потым гэты варыянт быў некалькі разоў зменены. Адпунксны налічваліся на звольненага работніка, у спіс-дадатка ўносілася прозвішча рэальна працуючага на прадпрыемстве чалавека, а ў электроннай копіі плацэжнага даручэння нумар асабована рахунку гэтай асобы змяняўся на нумар аднаго з саўдзельнікаў злачыства. Украдзеная сума пералічвалася на патрэбны рахунак, абнаўляўвалася і дзлялася палупам паміж Баландзінай і адным з яе калегаў па грэшнай справе.

У выніку за перыяд са студзеня 2004-га па красавік 2008 года інжынер-электрончык палешыў сваё матэрыяльнае становішча на 50 мільянаў 883 тысячы рублёў, старшы майстар — на 35 мільянаў 617 тысяч, загадчыца інтэрната і яе муж — на 40 мільянаў 675 тысяч, начальнік цэха — на 33 мільёны 320 тысяч, газазваршчык — на 22 мільёны 395 тысяч рублёў. Гэтымі грашамі, па сцвярджэнні большасці з судзяданых, яны пароўну дзляліся з бухгалтарам. Акрамя та

# ТАКІ НЯЗРУЧНЫ АЎТАМАТЧЫК?

Услед за пісьмом: вытворчыя драмы

## ПАШТОВАЯ СКРЫНЯ АД ДЗЕДА МАРОЗА

### Да паслуг паштовай сувязі трэба прывучаць з дзяцінства

У дзесяці гродзенскіх аддзяленняў сувязі, а таксама ў буйных аддзяленнях у кожным раёне вобласці ўжо усталяваны і чакаюць лістоў «Асабістыя паштовай скрынкі Дзеда Мароза» (на здымку). На думку дырэктара гродзенскага філіяла «Белпошты» Віктара Бутрыма, ад маленькіх кліентаў гэта можа стаць не толькі сродкам стацункаў з Дзедам Марозам, але і першым крокам да знаёмства з паслугамі паштовай сувязі.

Задача гэта вельмі важная, бо рэальна такія, што аб'ёмы паштовай карэспандэнцыі скарачаюцца. На сёння каля 60 працэнтаў — гэта так званы карпаратыўны абмен дакументамі і іншымі дзелавымі паперамі. А карэспандэнцыя паміж кліентамі як фізічнымі асобамі ўсё менш — стасункі паміж людзьмі пры дапамозе лістоў стравочнае былою папулярнасць, на змену прыходзіць мабільная сувязь і электронная пошта.

А вось інтарс да вінавадных паштовак не толькі не згасае, а нават павялічваецца. Ёсць попыт — ёсць і прапанова, як кажуць, на любы густ. У гэтым можна пераканацца, наведваючы, напрыклад, перадавагодні кірмаш паштовак у 25-м аддзяленні сувязі абласнога цэнтру. Ёсць што выбраць людзям самага рознага ўзросту, бо асартымент паштовак навагоднай тэматыкі проста каласальны — больш



за 150 відаў! І з ужо складным тэкстам вінаважна, і з магчымасцю для ўласнай творчасці. Прычым, аднацца Віктар Бутрым, калі яшчэ некалькі гадоў таму пераважаў імпрэнт, то цяпер больш за палову ў агульным аб'ёме займаюць паштоўкі беларускай паліграфіі. І не толькі па прычыне падтрымкі айчынных вытворцаў, а таму, што беларуская прадукцыя вельмі якасная і нічым не саступае замежнай. Прычым і тое, што на многіх паштоўках не застаецца пакрыўджанай беларуская мова.

Фінансавы крызіс тут вінаваты? Але ж ён усіх суб'ектаў гаспадарання паставіў у роўня ўмовы. Дык чаму ж тады «Гомельскаму» завод ліцэнзій на вытворчасць паштовак, а не толькі па прычыне падтрымкі айчынных вытворцаў, а таму, што беларуская прадукцыя вельмі якасная і нічым не саступае замежнай. Прычым і тое, што на многіх паштоўках не застаецца пакрыўджанай беларуская мова.

Дарчы, у тым жа 25-м аддзяленні сувязі ўпершыню на Гродзеншчыне прапануецца новая паслуга — сістэма электроннага кіравання патокам кліентаў. Працей кажуць, сістэма, якая дапамагае змясціць у агульным аб'ёме займаюць паштоўкі беларускай паліграфіі. І не толькі па прычыне падтрымкі айчынных вытворцаў, а таму, што беларуская прадукцыя вельмі якасная і нічым не саступае замежнай. Прычым і тое, што на многіх паштоўках не застаецца пакрыўджанай беларуская мова.

У гэтым аддзяленні сувязі — сем аперацыйных касаяў. Які п'яноўна ў вобласці, усё працуюць месцаў аўтаматызацыі. Усталяваны камп'ютарныя касавыя сістэмы, якія значна палегчылі аператару апрацоўку інфармацыі і паскорылі абслугоўванне кліентаў. Пры гэтым можна разлічыцца не толькі наўмыслена, але і з дапамогай электроннай банкаўскай карткі. Кожная касач аснашчана адпаведнымі счытавальнікамі, абслугоўваюцца ўсе сертыфікаваныя ў Беларусі банкаўскія карткі.

І тым не менш у так званыя пікавыя дні, з 15-га

Барыс ПРАКОПЧЫК. Фота Яраслава ВАНЮКЕВІЧА.

Гэты ліст-скаржу прыслаў у рэдакцыю наш пастаянны чытач з Гомеля Валерый Ігаравіч Табанькоў з просьбай разабрацца ў сітуацыі, якая склалася паміж ім (і не толькі) і адміністрацыяй рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Завод «Гідрапрывад», дзе ён працуе ўжо 29 гадоў, з якіх 15 апошніх — токарам-аўтаматчыкам. Вось гэты ліст.

«Першага снежня 2004 года мы перайшлі на работу па кантракце, і сёлета плагідавы тэрмін яго заканчваецца. У нашай брыгадзе шасць чалавек, абслугоўваем 19 станкоў 15240. Чацвёртага лістапада мяне выклікалі разам з начальнікам цэха ў аддзел кадраў і паведамілі, што я буду звольнены з 30 лістапада. Прычынай для гэтага з'явілася тое, што я праз інтэрнэт скардзіўся ў дзяржаўныя органы на парушэнні, што маюць месца на заводзе. А сутнасць канфлікту ў наступным.

Летась у нас памянуўся дырэктар прадпрыемства, і ўсё напачатку было быццам бы добра: пачалі па законе аплываць работу ў выхадныя дні, узлізся за рамонт распраўленай, замену фасадных вокнаў. Але да восені ўсё змянілася, рамонтны занятліся, а пазней і наогул засталіся. Канфліктаў пакуль не было. Але наступіў снежань, і ў дваццатых чыслах нам аб'явілі, што мы павінны напісаць заявы ісці ў суд за свой кошт з-за таго, што не было работы. Я сказаў начальніку цэха, што гэта супрацьзакона, бо згодна з Працоўным кодэксам краіны і калектыўным дагаворам заводца, прадпрыемства за вымушчонай прастой павінна выплачваць персаналу не менш за 2/3 тарифнай стаўкі. Брыгада напісала заявы, каб нам зрабілі аплату менавіта так, але ў выніку нас прымусілі перапісаць тры заявы.

Заўкам прафсаюза ў гэтай сітуацыі прамаўчаў, зарплату нам выдалі не 25-га чысла, як было прадугледжана, а перад самым Новым годам — 30 снежня. У першыя дні студзеня мы спыталі ў старшыні заводскага камітэта прафсаюза, чаму ён не ўмяшаўся, і пачулі наступнае: а чаму вы перапісалі заявы, вас, маўляў, ніхто не прымусіў да гэтага.

Да мая, як кажуць, мы худа-бедна, але працавалі, а ў канцы яго снежаньская сітуацыя паўтарылася. Нас зноў адправілі ў відпуск за свой кошт, прычым асабіста я ніякай заявы на гэта не пісаў і сказаў начальніку вытворчасці, што гэта не адпавядае закону і што я буду скардзіцца ў вышэйшай арганізацыі. Аднак былі такі: звяртайся куды хочаш. Праз інтэрнэт я выйшаў на сайт Савета Міністраў і напісаў скаргу ў рубрыцы зваротнай сувязі, а ў чэрвені снежаньскай і майскай сітуацыі зноў заявілі аб сабе, але, праўда, нам ужо казалі, што аплатаць 2/3 ад тарифу за вымушчонай прастой. Зарплату затрымалі і выдалі яе толькі 1 ліпеня.

### Пазіцыя кіраўнікоў завода

Я разумею трыгоў чалавека, якому да пенсіі засталася чатыры гады і які, як ён піша далей, не хоча з 1 снежня станавацца калі не бамжом, дык беспрацоўным, бо паспрабуй зараз уладкавацца на працу.

Тэлефаную генеральнаму дырэктару прадпрыемства Дзервягу і, выкладаючы яму сутнасць скаргі тоکارа-аўтаматчыка, прашу сустрэчы з ім. Сяргей Мікалаевіч гаворыць, што ён у курсе справы, ведае пра ўсё, аднак Валерый Ігаравіч раіць не мае. Яму гэта ўжо было растлумачана. Па-другое, чаго гэта да Табанькова такая ўвага і газеты «Звязда», бо ўжо ўжо скаргаў займалася раней адна рэспубліканская газета. Прыязджаў карэспандэнт, які прадставіў адміністрацыю Чыгуначнага раёна Гомеля, правяраў ліспаннае, працавала камісія. А пасля запрасілі на гутарку аўтара скаргі, і ўсё яму яшчэ раз патлумачылі. Не, ён раіць не мае.

Я прашу Сяргея Мікалаевіча назваць прозвішча карэспандэнта, каб дзвюм газетам не займацца адным і тым жа пытаннем, але ён не памятае яго. Мяркуючы, што гэта быў нехта з уласных карэспандэнтаў рэспубліканскіх газет па Гомельскай вобласці, пачаў тэлефанаваць ім, ды толькі марна: праз канфлікт на «Гідрапрывадзе» ніхто нічога не ведаў.

У той дзень генеральны дырэктар ад'язджаў у камандзіроўку, таму параў мне сустрэцца з яго намеснікам па ідэалагічнай рабоце, кадрах і побыце або са старшынёй прафсаюзага камітэта прадпры-

емства, называючы іх каардынацыя. Першая мая гутарка адбылася ў кабінце названага намесніка Марыны Мікалаевыні Лапцікай, якую пазнаёміў з лістам Табанькова і ўсімі іншымі паперамі. Калі яна прачытала ўсё іх, запытаў, што тут няпраўда, што няправільна? Усё правільна, быў адказ. Значыць, перабольшаная няма? Няма.

У сваю чаргу Марына Мікалаевуна прапанавала мне пазнаёміцца з матэрыяламі прадпрыемства адносна Валерыя Ігаравіча, і з іх я зрабіў выснову, што генеральны дырэктар, напэўна, не зусім быў у курсе справы. Бо ніякі карэспандэнт цэнтральнай рэспубліканскай газеты на «Гідрапрывад» не прыязджаў і ніякай праверкі ліста ён не рабіў. Скарга тоکارа-аўтаматчыка з Мінска была пераслана ў адміністрацыю Чыгуначнага раёна абласнога цэнтру, прадставіў якой наведваў прадпрыемства разам з трыма работнікамі ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне гарыканкама.

Яны, а таксама выканаўца абавязкаў начальніка аддзела кадраў Ганна Іванавна Кавалева, Марына Мікалаевуна Лапціка, старшыня прафсаюзага камітэта Васіль Сцяпанавіч Губаровіч і начальнік цэха Віталь Іванавіч Будкевіч запрасілі на пасяджэнне камісіі скаргаў і, як сведчыць пратакол, прамову трымаў пры апошняй, пацвярджаючы свае словы пісьмовай даведкай.

У вiну токар-аўтаматчыку старшыня наступнае: «Ён — сярэдніх здольнасцяў і ўзростно ведаў і, нягледзячы на амаль 30-гадовы стаж работы, мае толькі трэці разрад».

### Пазіцыя рабочых

Што тут можна сказаць? Працоўны кодэкс і ёсць кодэкс. Гэтака, як і ўсё працоўнае заканадаўства ў цэлым, і калектыўны дагавор у прыватнасці. А яны ж парушаліся на «Гідрапрывадзе» неаднаразова, за што прадпрыемства штрафавалі і генеральны дырэктар афіцыйна папярэджваўся пракуратурай. Таму, каб расставіць усё акцэнты на скарге Табанькова, неабходна было паслухаць рабочых брыгады ды і самага пацярпелага ў прысутнасці Лапцікай, начальніцы будыўніцтва і брыгадэра Міхаіла Казанькіна. Перад ім быў пастаўлены цэлы шэраг пытанняў, у выніку чых высветлена наступнае.

Калі Валерый Ігаравіч атрымаў афіцыйнае паведамленне дырэкцыі аб разрыве кантракта з ім, ён напісаў заяву аб рашэнні працягнуць працоўныя адносіны з наймальнікам. На ёй з'явілася розгалова майстра Бараніча аб хадзініцтве па працягу кантракта. І калі я спытаў яго, на якой падставе ён зрабіў яе, Мікалай Уладзіміравіч адказаў: годны работнік Табанькоў, ніколі і ні ў чым не падвёў калектыву. Стараны, добрасумленны. Не было прэтэнзій да яго і ў начальніка цэха Будкевіча, што пачула і Марына Мікалаевуна. Тое ж самае — і ва ўсёй брыгады і яе кіраўніка, якія таксама хадзінічалі за Табанькова.

Дык чаму ўсё ж тады ў Табанькова толькі трэці кваліфікацыйны разрад? На гэта пытанне атрыманы канкрэтны адказ. Прычына ў тым (а да адказу далучыўся токар-аўтаматчык Леанід Паўляч, у якога 12-гадовы стаж па спецыяльнасці і таксама трэці разрад), што зарплата брыгады і кожнага яе члена залежыць не ад разраду, а ад нормы выпрацоўкі дэталаў па сярэдніх расцэнках. Іншымі словамі, у брыгады аплата працы здельная, і калі б яна «сядзела» на тарифнай стаўцы, яе члены былі б зацікаўлены ў павышэнні тых разрадаў, ад чаго б і залежала іх зарплата. Гэта з аднаго боку. З другога ж — такое пытанне. На заводзе ёсць служба, якая займаецца павышэннем (разраду) кваліфікацыі работнікаў. Дык чаму ж яна не адсочвала прафесійны рост работнікаў брыгады? Магчыма, таму, што, калі адкрыць любы працэс на выбар дэталаў у брыгадзе, дык там усюды пазначаны трэці разрад (акрамя выканання ў дэталах разубы, што падлягае работам па чввёртым разрадзе).

Так што абвінавачванне па гэтым пункце ў адрас Табанькова, думаецца, неправернае. Дарчы, у яго сярэдняя спецыяльная адукацыя (заакончыў тэхнікум), на суседнім прадпрыемстве працаваў тэхнікам-тэхнолагам і на сходах брыгады ён заявіў, што, калі б гэта было яму патрэбна, ён здаў бы і на пяты ці шосты разрад.

Не памятаецца, каб Табанькоў пастаянна зрываў работу цэха ці брыгады, і такая заява прагучала на сустрэчы з рабочымі. Так, ён не быў аб'яваўкам да беспарадкаў на заводзе, разгаваў на іх зваротамі да пэўных кіраўнікоў, і калі гэта не дапамагло, праходзіла міма іх увагі, скардзіўся ў вышэйшых арганізацыі. Вядома ж, гэта не падобала адміністрацыі. Што ж датычыцца падзей 28 кастрычніка мінулага года, дык праўда ў тым, што ў людзей (у брыгады і ў гэтым выпадку) лопнула цярпенне: да яго часу можа затрымліваць зарплату, робіць іншыя парушэнні, аб чым было сказана ў скарге Табанькова ў рэдакцыю газеты. У работнікаў см'ела, трэба кірміць дырэктару і нічога не парушылі. Працягваць кантракт з Табаньковым не будзем. Вось і ўсё.

«Па характары скандальны, пастаянна бударажыць, агітуе калектыву цэха № 3 і завода ў цэлым на мітынгі, забастоўкі і дэманстрацыі», «без прычын стараецца сарваць работу брыгады і цэха», «28 кастрычніка летась, матывуючы нявыплату зарплат у тэрміны, вызначаны калектывным дагаворам, брыгада не прыступіла да работы да 13 гадзін» (завадатарам гэтага ліста Табанькова, — У.П.) і г.д. Адным словам, шокднік?

Прашу Марыну Мікалаевуна прывесці канкрэтныя прыклады таго, які калі Валерый Ігаравіч «пастаянна бударажыць калектыву цэха і завода ў цэлым на мітынгі, забастоўкі і дэманстрацыі», і што з гэтага атрымаўся. Намеснік дырэктара пытанне пакінула бэ адказаў. Значыць, нічога такога не было? На пытанне, ці былі ў тоکارа-аўтаматчыка Табанькова вымовы за дрэнную работу, ці меў ён наведваў нейкія іншыя спяганні на заводзе, разгаваў на іх зваротамі да пэўных кіраўнікоў, і калі гэта не дапамагло, праходзіла міма іх увагі, скардзіўся ў вышэйшых арганізацыі. Вядома ж, гэта не падобала адміністрацыі. Што ж датычыцца падзей 28 кастрычніка мінулага года, дык праўда ў тым, што ў людзей (у брыгады і ў гэтым выпадку) лопнула цярпенне: да яго часу можа затрымліваць зарплату, робіць іншыя парушэнні, аб чым было сказана ў скарге Табанькова ў рэдакцыю газеты. У работнікаў см'ела, трэба кірміць дырэктару і нічога не парушылі. Працягваць кантракт з Табаньковым не будзем. Вось і ўсё.

### Прамая лінія

# КАБ ЛЕПЕЙ ДЫЖАЦЬ, ЧУЦЬ І РАЗМАЙЛЯЦЬ

На вашы пытанні адказалі загадчыка доўрадка сурдаглыбінага аддзялення Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру отарыналарынгалогіі Ніна КАСЦЮК і загадчыка фаніятрычнага аддзялення гэтага ж цэнтру Наталля КАНОЙКА.

(Працяг. Пачатак у нумары за 2, 3 снежня.)

☞ — Жодзіна, Валяціна Івануна. 72 гады. У мяне хранічны вазатарны рыніт. Раэгуло на піль, пакі. Сварыць насаглотка, нёба, ёсць выдзелены з носа, кашаль, але дыханне добрае. Ніякія кроплі ад насмарку не дапамагаюць. Травы п'ю... Што ж рабіць?

— Даўно гэта пачалося?

— Пагаршыне назіраецца дзесці тыдні з два... Была ў шпіталі, і нешта пачалося прастуднае, напэўна, там хадзіў грып. Але тэмпературы ў мяне не было і няма. Была ў лор-урача. Хадзіла на магніт, але стала горш.

— Можна працягваць прымаць вашы травяныя зборы да нармальнага стану. У выпадку абвастрэння лепей можаць зварнуцца да тэрапеўта. Ён жа выдасць вам накіраванне да лор-урача, алерголага і пульманолога, паколькі вам неабходна абследавацца ў вузкіх спецыялістаў. У прычыне інфекцыя, якая цяпер ходзіць, якраз суправаджаецца сухім кашлем, выдзеленнямі з носа. Таму лячэнне — індывідуальнае, гледзячы ў каго што выходзіць на першы план. Нельга выключыць у вашым выпадку і алергічны кампанент. Калі эпідэмія грыпу пройдзе, людзей у паліклініцы стане менш, наведваюць пульманолога.

— Мне прызначалі кларыцын, але я прымала бісептол.

— Не, ён вам не патрэбны. Вам неабходна абследавацца ў вузкіх спецыялістаў.

— А кларыцын піць?

— Калі ў вас захоўваецца на-

смарк, то да пяці дзён можаце яго прымаць.

☞ — Віцёск, Святлана Геннадзеўна. Пакутую ад нейраэсэнсорнай тугавухасці. Правае вуха — 4-я ступень, левае — 2-я. У сурдолага стаю на ўліку вельмі доўга. Мне спрабавалі падабраць слыхавы апарат, але я не чую і ў ім. Ці дапаможа мне які-небудзь замежны апарат?

— Куды вы звярталіся да сурдолага?

— У дыягнастычны цэнтр у Віцебску.

— Можна звярнуцца і да нас, у Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр отарыналарынгалогіі, да ўрача-слыхапрацызіста. Цэнтр знаходзіцца па вуліцы Сухой, 8. Тэлефоны рэгістрацыі: 200 84 50 і 200 85 24. Прамаву вуху мы ўжо не дапаможам. Хутчэй за ўсё, апарат вам будзе падбірацца на левае. Наогул цяпер ёсць добрыя лічбавыя апараты, так што, думам, звярнуцца варта. Калі возьмеце накіраванне, то візіт да спецыяліста будзе бясплатным. Калі ж не возьмеце, то платным.

☞ — Мінск, Тамара Міхайлаўна. Другі месяц пакутую ад галавакружэння, шуму ў вушах, лёгкага ванітавання. Неўрапала прызначалі пэўныя лекі, яны не дапамаглі, і мне прапісалі бетасерк. У інструкцыі да яго напісана, што ён прызначаецца пры лор-хваробах Меньера. А як можна высветліць, ці ёсць у мяне такое хвораванне?

— Вам неабходна пракаnsультавацца ў сурдолага. Шум у вушах і

— Да эндарынолага. Сказалі, што ў мяне маленькі вузельчык на шчытападобнай залозе. Але ад гэтага пяці нічога не павінна.

— А цукор у крыві які?

— 6,4.

— Дыябет вам не ставілі?

— Ставілі.

— У парадантолага былі?

— Была, я нават памянляла пратэзы, але ў паднябенні ўсё адно сушыць...

— А ў гастрэнтэролага былі?

— Так. У мяне павярхоўны гастрит.

— Лор-урач браў мазок на кандыды?

— Кандыдоз спачатку быў, а потым не было.

— Мазкі даўно здалі?

— Год таму.

— Я вам параіла б зноў звярнуцца да отарыналарынголага ў вас паўторна возьмуць мазок. Я бы павінны прыйсці да ўрача раней напэўна, але не пачысціўшы зубы і ў вас возьмуць мазок. Трэба паглядзець, ці не захоўваецца ўсё ж такі ў ротавой поласці кандыдоз. Можна паўторна схадзіць і да стаматолога. Таму што ў прычыне характар вашых скаргаў сведчыць пра тое, што кандыдоз у вас ёсць. Ён, дарчы, вельмі складана лечыцца. Перамяшчана можа абвастрацца, таму мазкі неабходна здаваць рэгулярна, каб кантраляваць сітуацыю. Кандыдоз — інфекцыйнае хвораванне. У ротавой поласці — цёмна, цёпла і вільготна, а гэта любяць грыбы. Кандыдоз — гэта звычайна аслаблена іміунітэ, што бывае, напрыклад, пасля віруснай або бактэрыяльнай інфекцыі. Пацыента непакояць сухасць, пярышчэнне ў горле, сухі прыгтыг ка кашаль. Лячэннем гэтай праблемы займаюцца інфекцыяны.

### САБАКА ўЗЯЎ СЛІД

У жыхара в. Мянэкавічы Столінскага раёна нехта на верандзе выбіў шыбу і ўкраў тры мякі чыменю.

Здарылася гэта ночку, калі пенсіянер паскардзіўся ў міліцыю, то да яго прыехаў наряд са службовымі сабакам. Сляды прывялі да двух мясцовых жыхароў.

Сымон СВІТУНОВІЧ.

### СТО СЕМДЗЯСЯТ ЦЯЛЯТ ЭВАКУЯВАНЫЯ

Сто семдзсят цялят эвакуюваныя падчас пажару на ферме ў Талачынскім раёне сумеснымі намаганнямі работнікаў мясцовага гаспадаркі і супрацоўнікамі раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях.

Узгаранне ў будынку каля вёскі Лешова, які належыць СВК «Обальчы», вывёў вартвы гаспадаркі. У той момант унутры будынка знаходзіліся 170 цялят, якія былі выведзеныя ў бяспечнае месца. У выніку здарэння знішчаны дах фермы 1982 года пудовай, часткова пашкоджанае перакрыцце. Падчас разбору выбулена, што ўзгаранне пачалося са знешняга боку даху, таму найбольш верагоднай прычынай пажару разглядаецца падпал. Матэрыялы перададзеныя ў РАУС, вінаваты ў здарэнні вызначаецца.

БЕЛТА.

**БПС-БАНК**

ОАО «БПС-Банк» прыводзіць вначерождне Общее собравне акцыянераў у форме заочнаго галасавання пупем пісьменнаго опроса 11 декабря 2009 года по адресу: г. Мінск, бульвар ім. Мулявіна, 6, офіс цэнтральнаго аппарата ОАО «БПС-Банк».

**Повестка собравня:**

Об опазанні ОАО «БПС-Банк» безвозмездной (спонсорской) помочі.

Дата составлення списка акціянераў, імеючых право на участие во вначерождном Общем собравні акціянераў, — 3 декабря 2009 года.

Бюллетені для заочнаго галасавання вручаюцца акціянерам (іх прадставітэлямі), імеючым право на участие во вначерождном Общем собравні акціянераў, при их обращении в банк при прядъявленні документа, удостоверяющаго личность акціянера (его прядставітэля).

Акціянеры банка могут получить інформачію о включенні их в список для заочнаго галасавання вначерождном Общем собравні акціянераў и другую інформачію в соответствии с законодательством Республікі Беларусь в местах учета их акцій в філіалах и отделениях банка или головном офісе банка по адресу:

г. Мінск, бульвар ім. Мулявіна, 6  
или по телефону (017) 289 42 33.

Лицензія Національнаго банка Республікі Беларусь № 4 от 13.11.2008 года на осуществление банковской деятельности. УНП 100219673. ОАО «БПС-Банк».

# ЛЮДЗІ-ЛЕГЕНДЫ

## 4 снежня Брэсцкая вобласць адзначае 70-годдзе з дня ўтварэння

### ФЛАГМАН БЕЛАРУСКОЙ ФІЛАЛОГІ

Філаглагінаму факультэту Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта — 70 гадоў. Факультэт з такой назвай пачаў функцыянаваць у БДУ з пачатку 1939/1940 навучальнага года. Аднак філаглагічныя кадры ўніверсітэта стаяць «наваць» значна раней — разам са сваім узнікненнем у 1921 годзе. Праўда, тады былі толькі этналогія-лінгвістычныя аддзяленні на факультэце грамадскіх навук, а з 1922 г. — літаратурна-лінгвістычнае на педагагічным факультэце. На тым аддзяленні ў 1923—1926 гг. выкладаў сам Якуб Колас. А яшчэ — акадэмік І. Замочнін, прафесары Я. Барычэўскі, А. Валянцінскі, М. Пятэжыч. Іх лекцыі слухалі Кандрат Крапіва, Ніна Батаці, Анатоль Вольны, Іван Гутару, Пятрусь Броўка, Пятро Глебка, Ян Скрыган, Кузьма Чорны, Міхась Ларчанка, Максім Лужанін, Сымон Баранавіч, Сяргей Дарожны, Аляксей Дудар, Аляксей Знонак, Аляксей Пальчэўскі і іншы. А літаратура плюс лінгвістыка — гэта ж якрая філаглогія! Ды ўсё ж асобны філаглагічны факультэт пачаў сваё існаванне менавіта з 1939 года. А таму — юбілей!

Сёння на стацыянары і завоцым аддзяленні факультэта навукаецца звыш дзювох тысяч студэнтаў. Па сцяжыне ведаў іх выдучае каля 250 выкладчыкаў, дацэнтаў і прафесараў, што працуюць на 16 кафедрах: беларускай, рускай моў, метадыкі выкладання моў і літаратуры, прыкладной лінгвістыкі, беларускай, рускай, славянскай і замежных літаратур, тэорыі літаратуры, класічнай, англійскай, нямецкай і раман-германскай філаглогіі, тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства. Відавочна, такой колькасцю студэнтаў і высокакваліфікаваных выкладчыцкіх кадраў, сярэд якіх 28 дактароў і 120 кандыдатаў навук, не могуч пахваліцца многія не толькі факультэты, але і нават асобныя ВНУ. А яшчэ ж звыш ста беларускіх і замежных грамадзян павышваюць сваю кваліфікацыю праз аспірантуру, дактарантуру і сушукальніцтва пад кіраўніцтвам факультэцкіх прафесараў і дацэнтаў. Да іх паслуг і паслуг навукоўцаў з усёй нашай краіны чатыры Саветы па абароне дысертацый (па літаратурназнаўстве, рускай і беларускай мовах, метадыцы выкладання моў і літаратуры, тэарэтычным і славянскім мовазнаўствам). Спраўдана кузня кадраў выэйшай і найвыэйшай кваліфікацыі!

Тысячы і тысячы настаўнікаў выйшлі са сцен філфака БДУ за перыяд яго існавання, каб сьвеч «разумнае, добрае, вачнае». Можна сказаць, усерспубліканскай пісьменнасць у вялікай ступені трымаецца на плячах нашых філаглагаў. І не толькі пісьменнасць, але і нацыянальная самасвядомасць, культура, гістарычная памяць, дзяржаўнасць і дзяржаўная незалежнасць, калі хочаце. Бо філаглагі працуюць і ў органах дзяржаўнага кіравання, выдавецтвах, сродках масавай інфармацыі, ў архівах і музеях, інфармацыйных і рэкламных агенцтвах. Усоды, дзе патрэбна не толькі свежая і неадрытарная думка, але і ўменне данесці гэтую думку ў слова, прычым данесці зразумела, цікава і пісьменна.

Здаўна філфак атрымаў назву «пісьменніцкага асяродка». І тут няма ніякага перабольшання. Сем народных пісьменнікаў Беларусі (К. Крапіва, П. Броўка, І. Мележ, І. Навуменка, І. Чыгрынаў, Н. Гілевіч, Р. Барадулін) — выйсніцкі факультэты. Беларускаму літаратуры і літаратуразнаўства сёння нельга ўявіць і без іншых нашых выйсніцкоў: А. Адамовіча, В. Адамчыка, С. Александроўскага, М. Арочы, М. Аўрамчыка, А. Бадака, Г. Бураўкіна, А. Васілевіча, А. Вярцінскага, Л. Дайнекі, Г. Далдовіча, У. Дамашэвіча, А. Жука, С. Законнікава, В. Зубенка, В. Іпатавіча, С. Кавалёва, К. Камельш, А. Кармазава, У. Карызына, І. Катлярова, А. Кудраўца, Л. Левановіча, А. Ліса, А. Лойкі, М. Матляўкі, А. Мальдзіса, М. Маўтукоўскага, П. Місько, М. Музынскага, М. Мятліцкага, А. Наварыча, Н. Кісіля, А. Псымянкова, І. Пятнішкіна, Л. Рублёўскага, Б. Сачанкі, Р. Семашкевіча, Я. Сіпакова, М. Стральцова, В. Тараса, К. Ціркві, Я. Янішчыц, А. Яскевіч і многіх іншых. Нават і пасля 1967 года, калі аддзяленне журналістыкі філфака было пераўтворана ў самастойны факультэт журналістыкі, у першую чаргу на філфак скіроўваюцца літаратурна-пачаткоўцы. Бо што трэба для пісьменніка? Наперш глыбокія веды айчынай і замежных моў і літаратуры, тэорыі літаратуры, фальклору, суветнай культуры. Усёму гэтому якра і вучаць на філфаку. Вучаць, у тым ліку, каля двух дзесяткаў выкладчыкаў, якія адначасова з яўляюцца і членамі пісьменніцкага саюза (А. Андрэў, І. Багдановіч, А. Бельскі, А. Верабей, В. Жыбуль, М. Кеняка, Л. Сінкова, А. Хадановіч і іншы). Што ж да канкрэтных спецыяльнасцяў, то да ранейшых «Філаглагі». Выкладчык беларускай (рускай) моў і літаратуры з гэтага года пачынае даваць кваліфікацый «Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік» або «Спецыяліст па камп'ютарнай філаглогіі» (у залежнасці ад выбранага напрамку вучобы). Усё ж выйсніцкі аддзяленні класічнай, кітайскай, раман-германскай, англійскай, нямецкай і славянскай філаглогіі, апроча выкладчыцкіх спецыяльнасцяў, атрымаюць кваліфікацыю «Перакладчык». У той жа час дэкан факультэта прафесар І. Роўда, яго намеснік дацэнт С. Важніч, П. Навойчык і М. Хмяльніцкі, загадчыкі кафедраў (прафесары С. Ганчарова-Грабовіцкая, Н. Ніжнёва, М. Прыгодзіч, І. Чарота, Т. Шамякіна, дацэнт З. Бадзевіч, Т. Казакова, С. Логіш, В. Халіпаў, Г. Шаўчонка і іншы) думваюць над адрыццём новых філаглагічных спецыяльнасцяў і кваліфікацый. Але і тое, што ёсць на сёння, выгядна выдзяляе філфак з іншых гуманітарных факультэтаў і па шырыні кваліфікацыйных характарыстык, і па магчымасці працаўладкавання.

Філаглагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта — несумненна, флагман філаглагічнай аддучыі ў незалежнай Беларусі. Быць флагманам — ганарова, але адначасова і нялёгка, і адказна. Тым не менш няма сумнення: ніякі аднаві жывіццага мора не сабяць яго з абранга шляху.

**Вячаслаў РАГОЙША, доктар філаглагічных навук, прафесар, загадчык кафедры тэорыі літаратуры БДУ.**

### «100 гадоў — 100 кніг»

У свае 95 гадоў **Васіль Пятровіч ЛАСКОВІЧ** поўны аптымізм, творчай энергіі і літаратурных задумак. Рэвалюцыйнер, падпольны, француз, а цяпер ганаровы грамадзянін Брэста, які па крупніках збірае гісторыю ўз'яднення Заходняй Беларусі і ўвасабляе яе ў кнігах, сам — жывая гісторыя.



Васіль нарадзіўся ў далёкім 1914 годзе ў вёсцы Франаль за 20 кіламетраў ад Брэста. У бацькоўскай хаце часта збіраліся аднавісцюдцы, гаварылі пра жыццё, марылі пра лепшую долю. У пянаццаці гадоў Васіль стаў камсамольцам, а ў дзевятнаццаці ўступіў у шэрагі кампартыі Заходняй Беларусі. Далей былі гады падполья, строгай канспірацыі, жыцця пад чужымі імёнамі. У 1933 годзе юнага падпольшчыка ўсё-такі арыштавалі і пасадзілі ў турму. Ён перажыў жорсткае катаванні, але нікога з таварышаў не выдаў і быў асуджаны на 10 гадоў пазбаўлення волі. Вызваленне паспрыяў пачатак Другой суветнай вайны. Падзеі развіваліся як у дэтэктывічнай стужцы. Па дарозе на радзіму падпольшчык яшчэ паспеў паваяваць за Варшаву разам з польскімі салдатамі. Абараняў сталіцу дзяржавы, якая кінда ў турму, адняла лепшыя гады юнацтва. Але беларусаў і палякаў тады яднала жаданне даць адпор паўзучай чуме — фашызму.

Пасля вяртання дадому малады, але спрактыкаваны падпольшчык атрымаў накіраванне ў Мінскую юрыдычную школу. Там ён і сустрэў ваіну. Няўжажа здагадацца, як Васіль рваўся на фронт. Але яго, як «заходніка», гэта значыць чалавека пад паддэрэннем, адрправілі на электраматорны завод у Сібір. Даламагольскі завод існаваў даўня і знаёмай Веры Харужай. І ўжо ў 1942 годзе Васіль Ласковіч становіцца курсантам разведшколы ў Маскве. А затым зноў цяжкая разведвальная і дыверсійная дзейнасць у тыле ворага, дзе кожны дзень прыносіў новую рызыку для жыцця. Менавіта ў разведшколе ён сустрэў сваё каханне — сваю Валюшчу, калі стала надзейным сібрані і спадарожнікам на ўсё жыццё. Пасля вайны Васіль Пятровіч паспяхова працаваў у органах юстыцыі, пракуртары Брэсцкай вобласці. А з выхадам на пенсію стаў пісаць. Валюшчына стала яго музай, саваіх спадарожніца і першым крытыкам у яго літаратурных пачы-

наннях. Ён палічыў сваім абавязкам увекавечыць памяць тых, побач з кім змагаўся ў падпольі, ваяваў. Адна за другой вышлі кніжкі «Тайныя сцяжыны», «З племені непакораных», «Падзіві Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі», «Водгук далёкай навалышчы». Яго рабочы кабінет і цяпер нагадае памяшканне бібліятэкі, хоць колькі гадоў таму паважаны ветэран перадаў абласному архіву больш за чатыры сотні папак сабраных ім дакументаў аб рэвалюцыйным руху ў заходніх абласцях Беларусі, Польшчы, Украіны. Таксама каля трох тысяч кніг і дакументаў з яго бібліятэкі пераехалі ў краязнаўчы музей. Але настомны аўтар зноў працаваў над новай кнігай. Не так даўно Васіль Пятровіч сказаў журналістам, што, калі б пра жыццё сто гадоў, напісаў бы, пэўна, яшчэ сто кніг. Нам бы ўсім крупніку ад яго светлай энергіі, а яму — даўгалечця!

### Супергерой

Брэст амаль ва ўсім свеце ведаюць найбольш як месца легендарнай крэпасці, якая не здравалася, хоць сам горад быў заняты немцамі практычна ў першыя дзве дні вайны. А сярод гераічных абаронцаў чытадалі — найпершы маёр **ГАУРЫЛА** Чалавек-легенда, які цяпер сказалі б, супергерой. Не Пётр Гаўрылавіч не бачыў фільма пра Рэмба і ўсялякіх там баевікоў. Тады іх не было. Ён дзейнічаў у адпаведнасці з асабістым разуменнем афіцэрскага абавязку. Камандзір 44-га стралковага палка дабраўся да Паўночных вярт крэпасці ў першыя гады вайны. Байцоў і камандзіраў, што былі ў казематах, разбіў на роты, абазначыў участкі абароны. Потым Гаўрылаў сустрэў камандзіра асобнага батальёна сувязі Касаткіна. Разам яны прабраліся на Усходні форт і арганізавалі на 10 гадоў пазбаўлення волі. Вызваленне паспрыяў пачатак Другой суветнай вайны. Падзеі развіваліся як у дэтэктывічнай стужцы. Па дарозе на радзіму падпольшчык яшчэ паспеў паваяваць за Варшаву разам з польскімі салдатамі. Абараняў сталіцу дзяржавы, якая кінда ў турму, адняла лепшыя гады юнацтва. Але беларусаў і палякаў тады яднала жаданне даць адпор паўзучай чуме — фашызму.



Таму і змаглі, што быў маёр Гаўрылаў, які змяняў сабой усялякую прапаганду і агітацыю. Калі яго, знісенага голадам, параненага, на 32-й дзень вайны ўсё ж знайшлі ворагі, немцы камандзір загадаў перанесці на наслігах перад строем сваіх салдатаў і сказаў: «Вось так ваюць героі!». Ці было яшчэ такога на вайне, не ведаю, але ведаю, што

кіношныя героі ў параўнанні з маёрам Гаўрылавым — проста немаўляты. Лётч Міхайлавіч назаўжды парадніўся з Брэстам. Ён прыязджаў сюды кожны год. Сустрэкаўся з вучнямі, моладдзю, ваісцюкамі. Сюды вярнуўся і на вечны спачынік Імя Героя Савецкага Саюза носіць вуліца ў абласным цэнтры.

### Завод Сальнікова

Пра пасляваенную індустрыялізацыю Брэста нельга гаварыць, абыходзячы галоўны прамысловы гігант — электрамеханічны завод, які ў Брэсце ўсё называюць абрэўтэраў — БЭМЗ. Гэта было базавае прадпрыемства радыёапарату СССР, гігант па выпуску ЭВМ сяроднага класа і прадукцыі для спецыяльнай абароннай прамысловасці. І зрабіў яго такім першы дырэктар электрамеханічнага завода **Уладзімір Сальнікова**.



Біяграфія Уладзіміра Аляксандравіча ў многім тыповая для яго пакалення. У 41-м семнаццацігадовым хлопцам пайшоў на курсы радыстаў. Потым фронт, палон, канцлагер, а пасля вызвалення амерыканцамі — адпаведны «фармальнасці» праверкі. Выпускнік Ленінградскага політэхнічнага інстытута працаваў на Віцебскім заводзе электравымяральных прыбораў. Там яго і заўважылі як высокакваліфікаванага спецыяліста з задаткамі кіраўніка. Неўзабаве Сальнікова атрымаў накіраванне на пасаду дырэктара завода, які яшчэ будавася. Уладзімір Аляксандравіч стварыў завод, які мастак карціну. Разам з вытворчай базай вырастаў калектыў спецыялістаў-аднадумцаў і рабочых з адпаведнай кваліфікацыяй. Праз некалькі час спажывецкія тавары пад маркай БЭМЗа набывалі пакупнікі ад заходніх межаў краіны да Камчаткі. А ў сярэдзіне 60-х з канвеера сышлі першыя прыстасаваныя для ЭВМ, у якіх мела патрэбу народная гаспадарка. Брэсцкія ЭВМ тады выкарыстоўвалі ў вылічальных цэнтрах ЦК КПСС, Савета Міністраў краіны, ЦСУ СССР, іншых саюзных арганізацыяў. Гэта ўжо само па сабе гаворыць за іх якасць. Такія ж характарыстыкі вызначалі і вырабы, якія ішлі ва ўзброеныя сілы.

Завод тады быў узорам сцяжыналі палітыкі прамысловага гіганта. Ніхто ў горадзе не будаваў столькі жылля для свай супрацоўнікаў, а дзіцячых садкоў у БЭМЗа было болей, чым, напрыклад, у ўсім Маскоўскім раёне горада. Былія калегі, папелнікі Уладзіміра Аляксандравіча, успамінаюць яго перш за ўсё як чалавека высокаінтэлігентнага і высокаадукаванага. Піліп Кавалёў, былы начальнік лабараторыі завода, загадаў, што ў дырэктара заўбоды быў побач томік Пушкіна альбо іншага аўтара. Яго асаблівае стаўленне да дарку, — вырашыў сустрэцца са старой знаёмай. Лідзію Дамітрыеву праінструктавалі, каб нічога не прасіла ў сакратара ЦК, маўляў, ён гэтага не любіць. Яна і не прасіла: надта трэба. Але як зайшоў Ягор Кузьмін на кароўнік са шматлікамі пытаннямі сыпаць, дык разгубілася: яна ж маленькая расточка, нікога не бачыць. Сама не ўспомніла, як атрымалася, але ён стаў бліжэй, да яго і звярнулася: «Ягор Кузьмін, падсады на кармушку, хоць усіх бачыць буду». Ягор Кузьмін, праўда, не разгубіўся. «А мяне з той пары не інструктавалі болей наконт абыходжання з высокім начальствам», — смеіцца Лідзія Дамітрыевна. Яна ўсё такая ж груманая, прыгожая і гаварка, як у мінулыя гады. І як тады, галоўнай апарай у жыцці лічыць сам'ю. Некалі муж з дзецьмі змянялі яе на ферме, калі Герой Сацыялістычнай Працы тыднёмі засядаў у парламенце ці на з'ездзе. Цяпер яна поўнацю прывісцкая сябе чатыром дзецьмі, дзевяці ўнукам, двум праўнукам.

паззі, да мастацтва характарызаваў яго як асобу рознабаковую. Уладзімір Аляксандравіч рана пайшоў з жыцця, што шыла вялікай стратай для яго сяброў і аднадумцаў, але ўратавала ад ведання таго, што сталася з заводам на рубляжы ваяў. Цяпер над адміністрацыйным корпусам колішняга гіганта высіцца шыльда банка, а вытворчасць стала адным з радавых дробных прадпрыемстваў у інфраструктуры горада.

### Даярка на трыбуне з'ездаў

Лёс Лідзіі Дамітрыевы **БРЫЗГІ**, ёе біяграфія вельмі паказальнай і характэрнай для свайго часу і сведчаць пра тое, што чалавечы працы ўсё ж умелі шанаваць. Часта можна пацуць, як героі ў ранаіштыя часы «рабілі», прыпісвалі ім паказчыкі, цэнтры, прыважы, надол. Здаралася такое, асабліва з ардэнаноснымі калгаснымі старшынёмі. Але Лідзія Брызга — героі ад мазалі. Яна ў 70-я гады, калі дарак-чатырохтысячніц усялякім спавілі і ўзнагароджвалі, даіла ад каровы па сем тысяч літраў малака. Так, была дэпутатам Вярхоўнага Савета, членам ЦК КПСС, заслужана прадстаўляла там калгаснае сялянства. Успоміла працаўніца, як абралі яе дэпутатам — два тыдні плакала, балася: як там у Маскве, ці справіцца з абавязкам, ці патрапіць скажаць правільна. Аказалася, і там баяліся, ці ўмею хоць чытаць. Ды дарэмна баяліся: з-за трыбуны яна часам і без паперкі гаварыла так, што зрываўла шквал апладысменту. Нават Лігачоў яе запомніў, добра ведаў і выдзяляў з шэрагу працаўнікоў сельскай гаспадаркі. А калі аднойчы прыехаў у Астрэчанскае Брэсцкага раёна — перадаваю гаспа-



дарку, — вырашыў сустрэцца са старой знаёмай. Лідзію Дамітрыеву праінструктавалі, каб нічога не прасіла ў сакратара ЦК, маўляў, ён гэтага не любіць. Яна і не прасіла: надта трэба. Але як зайшоў Ягор Кузьмін на кароўнік са шматлікамі пытаннямі сыпаць, дык разгубілася: яна ж маленькая расточка, нікога не бачыць. Сама не ўспомніла, як атрымалася, але ён стаў бліжэй, да яго і звярнулася: «Ягор Кузьмін, падсады на кармушку, хоць усіх бачыць буду». Ягор Кузьмін, праўда, не разгубіўся. «А мяне з той пары не інструктавалі болей наконт абыходжання з высокім начальствам», — смеіцца Лідзія Дамітрыевна. Яна ўсё такая ж груманая, прыгожая і гаварка, як у мінулыя гады. І як тады, галоўнай апарай у жыцці лічыць сам'ю. Некалі муж з дзецьмі змянялі яе на ферме, калі Герой Сацыялістычнай Працы тыднёмі засядаў у парламенце ці на з'ездзе. Цяпер яна поўнацю прывісцкая сябе чатыром дзецьмі, дзевяці ўнукам, двум праўнукам.

### Ваяр асветы, рыцар Светліні

Нездарма ж, калі абмяркуювалі помнік 1000-годдзю Брэста, прапаноўвалі ў якасці адной з гістарычных постацяў скульптуру **КАЛЕСНІКА**. Яго асоба знакавая для культуры, для ўсяго духоўнага жыцця Брэсцкіны. Кажучы словамі Генадзя Браневіча, «У. Калеснік застаўся ў нашай памяці носьбітам няздзейсніснага ідэала аб людскім братэрстве і грамадскай гармоніі, романтикам-адраджэнцам з непазбыўнай марай пра шчаслівага чалавека, пра класічную дзяржаву-агарону, у якой прастора і хораша жыццёца ўсім і кожнаму. Як мастак і грамадзянін ён быў глыбока перакананы ў тым, што ісціна і краса, дабрны і гармо-



малой радзімы. У роднай школе з яго далагомі створаны такі музей касманаўтыкі, якога няма больш нідзе ў краіне. Колькі разоў даводзілася браць інтэрв'ю ў касманаўта, і кожны раз любавацца яго прастотай, шчырасцю, абаяльнасцю. Запомнілася яго чыста кліматуюскае: «Неаднойчы мяне пыталі: ты быў далёка ў нябёсах, ці верыш ты ў Бога? Я адказаў, што не. У Бога не веру... Але ж Ён мне даламагае».

І першы Герой Беларусі **Уладзімір КАРВАТ** родам з Брэсцкіны, ці правільней скажаць, з Брэста. Былы жыхар вуліцы Чыгуначнай, якая цяпер носіць яго імя, вучань васьмай брэсцкай школы, які многія гады, марыў стаць лётчыкам. Як нямногія, ім стаў. Служыў на Далёкім Усходзе, а ў 1994 годзе вярнуўся ў Беларусь. Пра той ракавы палят падпол коўніка Карвата шмат напісана. Падчас вучэбнага паляту здарыўся пажаз. За 14 секунду, што ў яго заставалася, цаной уласнага жыцця


ня чалавечых узаемаадносін, сацыяльнай справядлівасці і нацыянальнай свабоды, разумнага сэнсунасць і дэмакратызм — гэта якра тых духоўных каштоўнасцяў, якія ляжыць у падмурку наваго, постсталаітарнай Беларусі, абыноўленага беларускага грамадства». Ён усё жыццё клапаціўся пра грамадскае дабро, уласнымі паводзінамі сцвярджаю сумленнасць, праўду, справядлівасць, ён запаліў «Берасцейскае вогнішча». Гэта значыць, сабраў творчых здольных людзей, даламог шмат камо паверыць у сябе. Па ўсёй Беларусі жыццё выхаванцы Уладзіміра Андрэвіча, якія успамінаюць свайго выкладчыка добрым і ўдзячным словам.

Вучні называюць яго чалавекам-глыбай і вялікім рамантыкам, які баскочна любіў красу прыроды. Азін з аўтараў суветнавадмовай «Я з вогненнай вёскі», аўтар «Усё чалавеччае», шматлікі літаратурна-крытычны эсэ, артыкулаў і мастацкіх твораў з яго вачным: «Шукайма ісціны ў законах быцця і пазнання, у патрэбе пазнання свету і самога сябе» працягвае жыць у вучнях і творах.

### Лётчык і касманаўт

Першы беларускі касманаўт **Пётр КЛІМУК** нарадзіўся ў вёсцы Камароўка Брэсцкага раёна. Як толькі наш зямляк узяўся на арбіту і пра гэты факт паведамілі суветным інфармагенцтвам, Камароўка стала знамятай на ўвесь Саюз. Марфа Паўлаўна, маці касманаўта, сарамліва давала інтэрв'ю. А што было асаблівае расказваў? Рос, як усё вясковы дзеці, працавіты, як усё, хто застаўся без бацькі-франтавіча, рана стаўлеў. У школе вучыўся старанна.

Потым Клімук паляцеў у космас зноў, затым узначаліў цэнтр падрыхтоўкі касманаўтаў. Зямлякі ганарыліся яго поспехамі. А ён не забываў



Уладзімір адвёў палаючую машыну ад вёскі і тым самым папярэдзіў магчымыя ахвяры. Яму споўнілася толькі 37, яшчэ невялікімі былі сын і дачка. Сям'я пасля гібелі атрымае кватэру ў Брэсце. У адзін з апошніх дзён мая заўбоды збіраюцца ў школе Валодзеўскія аднакласнікі і ўспамінаюць яго як добрага таварыша, нештамалоўнага і сціплага. Яму было б сёлета толькі пянадзятая. Якраз пра такіх склаі некалі песню «Апусцела без цябе Зямля»...

Да такой даты, як юбілей інтэрв'ю, прынята згадваць лічы і дацэнтаў, гаварыць пра дасягненні. Але ж гісторыю рэгіёна стваралі людзі, і кожны са згаданых сёння свайных прадстаўнікоў краіна скажаў сваё слова, накрэсліў штырх, без якога гісторыя была б няпоўнай.

**Святлана ЯСКЕВІЧ.**

# 150 ТЫСЯЧ ЛЮДЗЕЙ НА ВУЛІЦАХ І НІВОДНАЙ ПАБІТАЙ ВІТРЫНЫ

## Спецыяльны карэспандэнт «Звязды» — Глеб ЛАБАДЗЕНКА даведаўся ў Ляйпцыгу, як пачыналася мірная рэвалюцыя 1989 года ў ГДР і што там рабіў у той час Уладзімір Пуцін

Нашы заходнія суседзі, палкі, любяць паўтараць: «Пачыналася ўсё ў Гданьску». Маючы на ўвазе, што менавіта з гданьскіх верфяў і пратэстаў на чале з легендарным Лехам Валенсам пачыналася незалежнасць Польшчы ад камуністаў у 1989 годзе.

У немцаў такую ролю выканаў Ляйпцыг (які расійцы памылкова называюць Лейпцігам). Горад, дзе амаль 30 гадоў працаваў Еган Себасцьян Бах, дзе Вагнер вучыў Нішчу музыцы, а Нішчу Вагнера — філасофіі. Горад, дзе ў 1409 годзе быў заснаваны славетны ўніверсітэт, у якім паспелі навучніца Гэтэ і Лейбніц, Лесінг і Лібкнехт, Нішчы і Радзішчаў, а таксама Ангела Меркель.

І менавіта Ляйпцыгу ў 1989 годзе было накіравана стаяць ядром разбурэння камуністычнага рэжыму ў ГДР. Стаць месцам, дзе воля гараджану ў выніку прывяла да ўз'яднання Германіі.

Пра гэта я думаю, едучы з хуткасцю 160 км/г з Берліна ў Ляйпцыг. Такая вандроўка стала магчымая ў межах журналісцкага трэнінгу «Точка-Трэф», зладжанага Інстытутам Гэтэ ў Мінску і Маскве.

### «МЫ ЧАКАЛІ УСЯГО, АЛЕ ТОЛЬКІ НЕ ЛЮДЗЕЙ СА СВЕЧКАМІ...»

Ляйпцыг па колькасці насельніцтва — як наш Гомель. Па плошчы — крыху болей за Мінск.

Ад вакзала я крочу найпрост да царквы Святога Мікалая, заснаванай ажно ў 1165 годзе, шматразова перабудаванай з таго часу. Тут нашу групу сустракае спадарыня Ірмэраўт Холітцэр, непасрэдня адзельніца падзеі 1989 года.

— Усё пачыналася са штогтывёных маляваў аб міры, якія праходзілі па панядзелках а 17-й гадзіне, — кажа фрау Холітцэр. — Людзі, якія разумелі перспектывінасць шляху ГДР, мелі толькі адзіную магчымасць сустрэцца і паразмаўляць — у храме. Іншыя памышканнаў улада ім не давала. Наш храм змяшчае 2000 чалавек, і паступова гэтых месцаў перастала хапаць... Так і сталася 3 кастрычніку, у гістарычны панядзелак. Пасля маляваў у храме людзі выйшлі на плошчу, дзе іх чакалі яшчэ дзсяткі тысячачу аднадумцаў. Усе трымалі ў руках свечкі. А каб трымаць свечкі на дварэ, адной рукі мала — другой трэба затуляць, ахоўваюць агонь. І пры гэтым ужо не возьмеш палку ці камень, каб змагацца з паліцыяй і войскамі. Паліцыя аслупянела, не ведала, што рабіць. Бо чакала супраціву, бойкі. Людзі рушылі ад храма ў горад, на плошчу. На здымках таго дня добра відаць, як зверху выглядае 150 тысяч чалавек — гэта процьма народу, які ўжо не спыніў паліцыю і нават войскамі без вялікай крыві. І ўлады ГДР, пэўна, не наважыліся праціць вялікую

прадстаўнікі грамадскіх рухаў, моладзь. Сакрэтная паліцыя «Штазі» не спала ў шапку. На малявы сталі прыходзіць агенты ў цывільным, часам іх колькасць складала палову прысутных. Святары вылічалі іх беспамылкова — па засяроджанай постаці, ныветлым позірку — аднак не ўсчынялі шуму. Гэта надрэзна, казалі святары, што гэтыя людзі слухаюць разам з намі Нагорнае казанне. Дзе яны яшчэ яго паучоць?..

— Увосень 1989-га напруга пачала нарастаць, — працягае спадарыня Холітцэр. — На панядзелкавыя сустрэчы сталі ехаць людзі з усяе ГДР, паліцыя перакрывала дарогі на Ляйпцыг, пільнавала людзей на прылежальных вуліцах, у

Калі вы падпісаліся на газету «Звязда» на I квартал або 1-е паўгоддзе 2010 года — заўнаўняйце картку ўдзельніка, выразаіце і дасылайце яе да 8 студзеня ў рэдакцыю на адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

Падпісчыкі могуць выйграць электрафены, пыласосы, тэлевізары, печ ЗВЧ і халадзільнік. Розыгрыш прызоў адбудзецца 11 студзеня 2010 г., вынікі публікуюцца ў газеце «Звязда» па 21 студзеня 2010 г.

Дастаўку тэлевізараў і халадзільніка ажыццяўляе рэдакцыя. Атрымаць прыз можна самастойна ў рэдакцыі па 25 сакавіка 2010 г. пры падачы квітанцыі аб падпісцы на «Звязду» на I квартал або 1-е паўгоддзе 2010 года і пашпарта. Пасля 25 сакавіка выдача прызоў спыняецца і прэтэнзіі падпісчыкаў не прымаюцца.

Тэрмін правядзення гульні — з 25.11.09 па 30.03.10.

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 1597 ад 23.11.09, выдадзена Міністэрствам гандлю РБ.

## 2 Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» на I квартал або 1-е паўгоддзе 2010 года

Прозвішча, імя, імя па бацьку \_\_\_\_\_

Падпіска аформлена і аплачана ў \_\_\_\_\_ (адрэс) на I кв. або 1-е паўг. 2010 года

Жатні адрас і тэлефон \_\_\_\_\_ (індэкс)

Каму \_\_\_\_\_ (прозвішча, ініцыялы) Куды \_\_\_\_\_ (адрэс) (паштовы індэкс) \_\_\_\_\_ (горад, населены пункт)

Удачы ў розыгрышы!

Ф.СП-1

Міністэрства сувязі і інфармацыі Рэспублікі Беларусь

**АБАНЕМЕНТ на газету «ЗВЯЗДА» з бясплатнымі ўкладкамі:**

«Чырвоная змена», «Месце самоўправленне», «Краіна здарова», «Жырандоль», «Купілі лешае», «Насуперак чарнобылю»

(індэкс выдання)

Колькасць камплектаў \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму \_\_\_\_\_ (прозвішча, ініцыялы) Куды \_\_\_\_\_ (адрэс) (паштовы індэкс) \_\_\_\_\_ (горад, населены пункт)

**ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету «ЗВЯЗДА» з бясплатнымі ўкладкамі:**

«Чырвоная змена», «Месце самоўправленне», «Краіна здарова», «Жырандоль», «Купілі лешае», «Насуперак чарнобылю»

(індэкс выдання)

Колькасць камплектаў \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму \_\_\_\_\_ (прозвішча, ініцыялы) Куды \_\_\_\_\_ (адрэс) (паштовы індэкс) \_\_\_\_\_ (горад, населены пункт)

Каму \_\_\_\_\_ (прозвішча, ініцыялы) Куды \_\_\_\_\_ (адрэс) (паштовы індэкс) \_\_\_\_\_ (горад, населены пункт)

# ГРЫП. - выпрабавана на сабе і не смяротна

Вярнуўшыся з тыднёвай камандзіроўкі, разумею, што мой кашаль, хутчэй за ўсё, так проста не пройдзе. Звычайна я лячуся імунастымулятарамі — той жа грэпрынэ-сін: пара дзён — і ніякіх сімптомаў. Цяпер кашаль не праходзіць два тыдні, нягледзячы ні на вітаміны, ні на грэпрынэсін. Апошнім аргументам на карысць наведвання паліклінікі стаў чыйсьці апавед пра тое, як ускрываюць памерлых ад пнеўманіі — ад лёгкіх нічога не застаецца, яны напросту зграваюць. Усё вырашана, іду да ўрача.

Звычайна сталічная паліклініку ў спальным раёне. Тэрапеўт прымае ўсіх без запісаў і талонаў — па жывой чарзе. Перада мной чалавек 20 на лаяках перад кабінетам, і яшчэ 10 занялі чаргу і не ўдзяваючы вірус, а дзесьці гуляюць. Зразумела, не ўсе прыйшлі на прыём з грыпам. Насупраць на лаўцы трое бадзёрых дзядуляў за 80, для якіх паход да ўчастковага тэрапеўта — працэдурна такая ж прывемная і неабходная, як ранішні сніданак. Адзін з іх незадаволены наведвальнікам, які ўвёў час уваходзіць да ўрача ці медсястры без чаргі, проста пачынае трымаць за ручку дзверы: больш нікога не пушчу. У самы непадыходны момант з'яўляюцца ўрачы хуткай дапамогі, дзядуля і іх не пускае. Усё чарга ўжо крычыць яму: «Дзядуля, гэта хуткая. Магчыма, чалавек у кабінете дрэнна стала». Ужо пасля становаціца вядома, што людзей, у якіх на флюараграфіі выяўлена пнеўманія, выклікае ўчастковы тэрапеўт да сабе. Хворы без чаргі заходзіць у кабінет, выходзіць адтуль толькі

з урачамі хуткай дапамогі, якія адвоззяць яго ў бальніцу. Каб уявіць, у якой колькасці выяўляюцца ў гэтыя дні пнеўманія, дастаткова сказаць, што за пару гадзін, праведзеных у чарзе перад кабінетам, урачы «хуткай» некалькі разоў наведвалі ў кабінеты на паверсе, дзе вядуць прыём тэрапеўты. Кароткі хуткай дапамогі дзяжураць перад паліклінічнай пастаянна. Глядзіць на хворых, якіх яны забіраюць, і разумееш, што на іх месцы мог быць ты. Ці будзееш.

Чарга рухаецца даволі хутка, праўда, дзядулі даўжэй за ўсіх затрымліваюцца ў кабінете — куды ім спяшацца, трэба ж і пагаварыць. Высвятляецца, што на маім участку ўвогуле няма тэрапеўта. Той урач, да якога мяне накіравалі ў рэгістратуры, прымае адрозны тры (!) участкі. І адпаведна, ходзіць на выклікі на ўсіх трох. Чым угнавіла гэта пажылая жанчына кіраўніцтва паліклінікі, не ведаю. Ведаю толькі, што ў суседнім кабінете, дзе прымае мужчына-ўрач у розскіце сілаў, чаргі амаль няма. І ніколі не бывае, як сцвярджаюць старажылы, бо там толькі адзін участак. Я потым спытала ў свайго ўрача, навошта ён толькі ўчасткаў. «А ніхто і не пытаў. Далі, і ўсё».

Нарэшце заходжу ў кабінет. Калі ў калідоры я стрымлівалася, каб не кашляць, як магла, каб не выклікаць гнеў астатніх, у кабінете стрымлівацца больш не магу. Паведамляю, што прыхвала з камандзіроўкі з Расіі. «Расія тут ні пры чым. У нас свайго ўрача халае — ятка хочаш». Урач амаль не слухае, кашаль у мяне такі, што

ўсё зразумела без фанэнаскопа. «Стаўлю пакулы востры бронхіт. Падзаранне на пнеўманію. Здаас аналіз і зробіш флюараграфію. На прыём паслязўтра, там і ўкладанім дыягназ. Пакулы што лечым востры бронхіт». Усё каротка і зразумела. «Доктар, а калі ў мяне пнеўманія? Я не памру да паслязўтра?» Пануццю гумару ўрача трэба аддаць належнае. Яна глядзіць на гадзіннік: «Мілая мая, калі сабралася паміраць, дык не стой тут, ідзі хуткай рабі флюараграфію, сёння яшчэ пачынаю паспець». І тлумачыць далей: «Алгарытм дзеянняў такі: калі ў цябе выявіць пнеўманію на флюараграфіі, дзяхурыны ўрач сам цябе адвядзе. «Хуткая» адвядзе ў шостую бальнічку на здымак. Дома калі раптам стане дрэнна, узнімаецца высокая тэмпература, адрозу тэлефануеш адзін-нуль-тры. Усё зразумела? Не зразумелы сэнс дзеянняў у алгарытме, і чаму ў шостую бальнічку, але добра, што алгарытм ёсць. І што мне ні пра што думаць не трэба, пра ўсё думае дзяхурыны ўрач. «Пасля цябе ніхто не заходзіць — правяртыцеся», — камандуе ўрач на развітанне — напэўна, у мяне і сапраўды пандзімічны грып.

На флюараграфію ў гэты дні (ці тыдні) ахвотных стоцькі, колькі не было, напэўна, ніколі. Раней туды заганалі, цяпер усе самі ледзь не з вечара займаюць чаргу. У мяне адрозу пытаюць дыягназ і хатні тэлефон. Пасля здымка паведамляюць, што пнеўманіі няма. Але і бронхіту дастаткова. Гэта адно з найбольш распаўсюджаных бактэрыяльных ускладненняў

сваёга грыпу. Антыбіётыкі глытаю ўпакоўкамі, як рэкамендавала ўрач. Праз дзень зноў прыходжу ў паліклініку. На гэты раз вырашыла прысціць не ў пачатку прыёму, а ў сярэдзіне — а раптам чарга меншая. Высвятляецца, што ніколі не меншая. На лаўцы сядзіць бабуля-збіральніца. Часта бачу яе на раёне з пустымі бутэлькамі і макулатурай. Да доктара бабуля прыйшла ў сваім «працоўным» адзенні. Затое на лаўцы перад кабінетам яна адна, астатнія крэслы і лаўкі больш чым шчыльна занятыя. Добра, што я не стала ўрачом — уяўляю, што рабілася ў кабінете, калі туды ўвайшла бабуля. Урач вітае мяне як старую знаёмую. «А, журналіст, ну як самадудчанне? Так, паколькі ты ў нас журналіст, запойні-ка анкету і аднесіце загалючы аддадзена. Напішы, колькі сядзела перад кабінетам, каб трапіць да мяне на прыём, і напішы, што хочаш, каб на тваім участку быў свой тэрапеўт. Пытанні ў анкетце даволі звычайныя: «Ці задавальняе вас распрадак працы паліклінікі?» Ёсць і нестандартныя: «Ці даводзілася даваць урачу хабар (грошы, цукеркі і інш.)? Урач сама за мяне адказвае: «Ніколі нічога не беру. Таму і 17 гадоў на участку». І я ёй веру, такія не беруць і не даюць, і працуюць да пенсіі ўчастковым тэрапеўтам, бегваюць ка дзядуцкіх па выкліках на трох участках, а ў суседніх кабінетах прымаюць па адным. Затое прыходзіць да такіх прыёмаў — яны, як правіла, сапраўдныя прафесіяналы, і гэтаж ка сумленна, як жы- вуць, так і працуюць.

## У РАСКЛАДЗЕ РУХУ ЗНОЎ ЗМЯНЕННІ

7—10 снежня здымаюцца з руху электрацягнікі Мінск — Маладзечна адпраўленнем у 11.11 і Маладзечна — Мінск адпраўленнем у 11.09.

7—9 снежня электрычка Мінск — Маладзечна адпраўленнем у 12.40 будзе курсіраваць па маршруце Мінск — Аляхновічы, а электрацягнік Маладзечна — Мінск адпраўленнем у 14.58 прызначаецца ў рух Аляхновічы — Мінск. 7 і 8 снежня электрычка Мінск, Інстытут культуры — Барысаў адпраўленнем у 8.35 будзе курсіраваць па маршруце Мінск, Інстытут культуры — Жодзіна, электрацягнік Барысаў — Мінск адпраўленнем у 10.17 з Інстытута культуры — па маршруце Жодзіна — Мінск.

10 снежня не будуць ходзіць электрацягнікі Мінск-Усходні — Барысаў адпраўленнем у 22.12 і Барысаў — Мінск, Інстытут культуры адпраўленнем у 21.22. 11 снежня здымаюцца з руху электрычкі Мінск, Інстытут культуры — Барысаў адпраўленнем у 8.35 і Барысаў — Мінск-Пасажырскі адпраўленнем у 6.37.

Сяргей РАСОЛЬКА.

## У САЛІГОРСКУ ПАДЛЕТКІ «АБЯЗЛІЧЫЛІ» ІНШАМАРКІ

З прыпаркавання на ноч на вуліцах Будаўнікоў і Чыгуначнай у Салігорску аўтамабіляў двое 15-гадовых падлеткаў сарвалі фірменныя лагатыпы.

Пацярпелі адрозу 46 аўтапаўладальнікаў, чым «жалезным коням» зладзжыкі падсалвалі «морду». Паводле звестак начальніка аддзялення інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Мінаблвыканкама Аляксандра Шункевіча, падлеткаў каля трох гадзін ночы затрымалі на вуліцы Гуляева ў Салігорску супрацоўнікі аддзела Дэпартамент аховы. Напачатку праваахоўнікі звярнулі ўвагу на двух хлопцаў, якія гулялі ў футбол плафонамі ад ліхтароў вулічнага асвятлення. Як патлумачылі самі гульты, маўляў, плафоны яны знайшлі на зямлі, а цяпер вяртаюцца ў інтэрнат сваёй навучнай установы. Прычым, як выявілася, вяртаюцца не з пустымі кішэнямі: апошнія былі набітыя значкамі ад «Мерседэсаў», «Фордаў» і «Альфа-Рамеа». Пра паходжанне свайго багатага падлеткам давясло распавядаць ужо ў аддзеле ўнутраных спраў, куды іх даставілі для удакладнення ўсіх акалічнасцяў. Там «свавольнікі» раскрылі ўсе «карты». У міліцыю, дарэчы, пакулы звярнулі толькі чвэрца пацярпелых, над чымі аўтамабілямі «папрацавалі» вандалы. Што ж датычыцца таго ўраю, які яны нанеслі аўтапаўладальнікам, то ён, мяркуючы па ўсім, вялікі: толькі адзін знак з «Мерседэса-Бенца С220» гаспадар ацаніў у 100 тысяч рублёў. Па факту заведзена крымінальная справа.

Ігар ГРЫШЫН.



## УП «МІНСКІЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА) 22 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже единым лотом принадлежащего ЗАО «Минский инструментальный завод» (продавец) имущества оздоровительного лагеря «Восток», расположенного по адресу: Минская область, Минский район, Острошчицко-Городокский с/с, западнее д. Острошчицко-Городок. В состав лота входит следующее имущество:

№ п/п	Наименование и характеристики продаваемого имущества
1.	Корпус № 1-клуб (здание специализированное культурно-просветительного и зрелищного назначения) площадью 389,4 кв. м, инв. номер 600/С-120065
2.	Корпус № 2 (здание специализированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей) площадью 152,0 кв. м, инв. номер 600/С-120064
3.	Корпус № 3 (здание специализированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей) площадью 144,8 кв. м, инв. номер 600/С-120063
4.	Корпус № 4 (здание специализированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей) площадью 148,5 кв. м, инв. номер 600/С-120062
5.	Корпус № 5 (здание специализированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей) площадью 199,2 кв. м, инв. номер 600/С-120061
6.	Корпус (8 комнат) № 6 (здание специализированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей) площадью 229,2 кв. м, инв. номер 600/С-120060
7.	Корпус (8 комнат) № 7 (здание специализированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей) площадью 211,6 кв. м, инв. номер 600/С-120059
8.	Корпус хозяйственный (здание нежилое) площадью 90,3 кв. м, инв. номер 600/С-120056
9.	Кухня-склад (здание специализированное для общественного питания) площадью 31,1 кв. м, инв. номер 600/С-120057
10.	Столовая (здание специализированное для общественного питания) площадью 388,3 кв. м, инв. номер 600/С-120052
11.	Цех предварительной очистки картофеля (здание нежилое) площадью 22,3 кв. м, инв. номер 600/С-120055
12.	Овощехранилище с подвалом (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранения) площадью 91,7 кв. м, инв. номер 600/С-120058
13.	Медпункт (здание специализированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей) площадью 127,7 кв. м, инв. номер 600/С-120054
14.	Спальный корпус на 72 места (незавершенное законсервированное капитальное строение) площадью 1584,4 кв. м.

Имущество, входящее в состав лота, расположено на земельном участке площадью 5,1124 га, кадастровый номер 623685206101000889. Начальная цена — 1 325 848 000 белорусских рублей без учета НДС.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); согласие на участие в аукционе; согласие сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную копию платежного поручения, подтверждающего внесение задатка; а также иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток в размере 130 000 000 белорусских рублей перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 30120245700010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Минской области, г. Минск, код 153001331, УНП 190398583.

Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемый лот. Процедура проведения торгов указана в порядке проведения аукциона. Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов подписывается в течение 10 календарных дней с даты проведения аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в срок, указанный в договоре купли-продажи, по согласованию с продавцом. Аукцион состоится 22 декабря 2009 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 04.12.2009 по 18.12.2009 в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (в пятницу — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017)227 48 36 — УП «Минский городской центр недвижимости»; (029)110 90 02 — ЗАО «Минский инструментальный завод». Сайт в интернете: www.mgcn.by



## ООО «КАМЕНЬ» (ПРОДАВЕЦ) СОВМЕСТНО С УП «МІНСКІЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА) 24 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА ПОВТОРНО ПРОВОДЯТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже административного помещения общей площадью 408,7 кв. м, с инвентарным номером 500/D-697247, расположенного по адресу: г. Минск, пер. Загородный, 4-й, д. 56а, пом. 5.

Начальная цена — 857 280 000 белорусских рублей без учета НДС. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в торгах; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); согласие на участие в аукционе; согласие сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка; а также иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток в размере 85 000 000 белорусских рублей перечисляется на расчетный счет ООО «Камень» № 301200004939 в ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск, код 742, УНП 10112344.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемый объект. Процедура проведения торгов указана в порядке проведения аукциона. Договор купли-продажи между продавцом и победителем аукциона подписывается в течение 10 календарных дней с даты проведения аукциона. Оплата объекта осуществляется в течение 30 календарных дней с даты проведения аукциона. Аукцион состоится 24 декабря 2009 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 04.12.2009 по 22.12.2009 в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (в пятницу — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017)227 48 36 — УП «Минский городской центр недвижимости»; (017)255 75 82 — ООО «Камень».

Утерянный бланк универсального страхового полиса серии ББ № 0136201, принадлежащий ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко», считать недействительным.

Калектыў Інстытута журналісты Белдзяржуніверсітэта выказвае шчырыя спачуванні дачцэ кафедры замежнай журналістыкі і літаратуры КОНАНОВА Алене Іванавне з прычыны напатаку-шага яе гора — смерці СЯСТРЫ.



## УП «МІНСКІЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 23 декабря 2009 г. проводит открытый аукцион с условиями № 06-У-09 на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений)

**Вид аукциона:** открытый (на повышение цены продажи). **Предмет аукциона:** право проектирования и строительства капитального строения (здания и сооружения) на предоставленном земельном участке, на котором находятся объекты, подлежащие сносу. Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. На торги выставляется право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в г. Минске по 12 земельным участкам, предоставляемым в аренду сроком на 5 лет:

Лот №:	Место расположения земельного участка	Площадь земельного участка, га	Функциональное назначение земельного участка	Начальная цена предмета аукциона, бел. руб.	Сумма задатка, бел. руб.	Расходы на подготовку документации для проведения аукциона, бел. руб.	Наличие обременений	Ориентировочный размер убытков, принимаемых изъятием земельного участка и сносом расположенных на нем объектов недвижимости, бел. руб.
1	ул. Кирова — ул. Свердлова — ул. Ульяновская — ул. Бобруйская — ул. М. Богдановича	0,8695	Жилой дом повышенной комфортности	642 642 825	57 837 850	13 793 326	снос административной и жилой застройки, а также индивидуальных гаражей	5 701 759 579
2	ул. Киселева — ул. Куйбышева — ул. Коммунистическая	7,8698	Квартал многофункциональной застройки	6 603 106 950	594 279 630	65 126 275	снос многоквартирных и индивидуальных жилых домов, металлических гаражей, инженерных зданий и сооружений	37 212 869 104
3	ул. Каховская — ул. Червякова — Смогровский тракт	1,2581	Жилой дом повышенной комфортности	960 682 800	86 461 450	17 393 613	усадбежная застройка	2 064 820 630
4	ул. Бельского — ул. Пономаренко — пер. 3-й Харковский — пер. 2-й Силикатный	3,2649	Квартал жилой застройки повышенной комфортности с помещением общественного назначения	2 213 020 875	199 171 880	24 568 361	усадбежные жилые дома и продовольственный магазин	3 101 070 438
5	пер. 2-й Радиаторный, 37	0,1278	1-2-квартирный малозэтажный жилой дом повышенной комфортности с приквартирным участком	84 668 025	7 620 120	3 681 561	снос ветхого нежилого строения	138 360 816
6	ул. Пономаренко — ул. Я. Мавра	3,3874	Многоэтажные жилые дома повышенной комфортности со встроенными помещениями общественного назначения	2 275 946 775	204 835 210	15 410 860	1-3-этажная жилая застройка	4 443 465 157
7	ул. Солтыса — ул. Ваушасова	1,43	Торговый центр	1 125 356 850	101 282 120	7 062 045	индивидуальные жилые дома	386 602 640
8	ул. Великоморская — ул. Либаво-Роменская	1,3674	Торгово-общественный центр в квартале 02	1 089 181 950	98 026 380	12 749 127	индивидуальные жилые дома, другие строения	4 301 895 666
9	ул. Радзивицкая — ул. Омеляновка — ул. Челюскинцев	6,46	Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с гостиницей, кафе, административными помещениями, многоуровневыми автостоянками согласно проекту застройки №№ 34,35,36,37 по генплану	4 435 109 680	399 159 870	74 125 843	снос зданий и сооружений, подпадающих под пятно застройки	28 476 308 000
10	ул. Королья — ул. Проектируемая (согласно ПДП квартал 2)	1,64	Многофункциональный комплекс общественного назначения (административный, торгово-развлекательный и др.), квартал 2	1 613 095 800	145 178 620	11 872 364	снос административных зданий, здания складского корпуса и помещения гражданской обороны по ул. Королья, 71, 73, здания ПП по ул. Королья, 73а, жилых домов усадебной застройки №№ 4, 6, 19, 21, 23 по ул. Королья (ранее — пер. Обувной)	2 976 377 000
11	ул. Либаво-Роменская	0,5733	Административное здание № 7 по генплану	440 414 541	39 637 310	6 085 838	снос зданий и сооружений, подпадающих под пятно застройки	1 300 500 000
12	ул. Семашко — пр. Дзержинского	2,8158	Многофункциональный административный, торгово-развлекательный комплекс №№ 48, 49 по генплану	2 104 367 747	189 393 100	22 081 403	снос индивидуальных домовладений	6 435 027 900

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории участков осуществляется в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуатирующими и согласующими организациями (согласно перечню, установленному Минским горисполкомом).

Аукцион состоится 23 декабря 2009 года в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в указанном выше (в таблице) размере, который составляет 9% от начальной цены заявленного лота (та с наибольшей стоимостью — в случае участия в торгах по нескольким лотам), перечисляемый на расчетный счет № 364100000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка — 795, УНП — 100690830, назначение платежа — 04002, получатель — Финансовое управление Мингорисполкома (задатки по лотам вносятся в белорусских рублях в

**СКАНВОРД + ЛАБИРЫНТ** Складу Яўген ЛЯХАУ.

Сканворд і лабірынт з 100 пазіцыямі і адказаў.

**Сканворд:**

1. Цягнілка-справаная торуфа  
 2. Несамэходны транспартны сродак  
 3. Сініца, якая жые ля вады  
 4. Вінаградныя чара-нок для пасадкі  
 5. Лёгкае пірожнае з бялкоў і цукру  
 6. Кніга «Міф пра Сізіфа» (аўтар)  
 7. Сам'я амерыканскага астранома XIX ст.  
 8. Мелкае мяса, для пераходзячых раку  
 9. Дзятель струннага муз. інструмента  
 10. Манета ў 5 франкаў (стар.)  
 11. Каменны, цагляны фундамент  
 12. Горад-курорт у Бельгіі  
 13. Ястраб, які харчуецца ля балота, луга  
 14. Марская мера адлегласці  
 15. Паласа на лузе ў размах хасы  
 16. Стэп у Паўднёвай Амерыцы  
 17. Свойскі і дзікі зварок-грызун  
 18. Неканды-цыяны тавар, выраб, дэталі  
 19. Горад у Чэхіі  
 20. Аджак на загадку  
 21. Крыніца пазычанага на-тхнення  
 22. Прадукт з размо-латага збожжа  
 23. Рака ў Тбілісі  
 24. «Навалі-ніца», «Лес», (аўтар)  
 25. Статак авечак  
 26. Штат на паўноч-ным усходзе Індыі  
 27. Рака ў Кітаі і Казах-стане  
 28. Аперэта «Несцер-ка» (кам-пазітр)  
 29. Захалпен-не, запал, заўзя-тасць  
 30. Сталіца Бельгіі  
 31. Пашко-джанне камеры кола, мяча  
 32. Паўноч-ная ласавая рыба

**Лабірынт:**

1. «Пакрой»-прытулак для аўта  
 2. Малапіражка Волжскага аўтазавода

**КНЛІКРЫЫГОД  
 ГІМСЎНЖРАХП  
 АЎЯТОІАКБЛІ  
 АКДЗАЦДЗЮАЭ  
 ЛЕСВЕДЗЬІВС  
 ПААЛАСАННРТ  
 ЯЛПАХАХЕГАС  
 ВАННКУЛОА  
 МАЛЕДАЙЯТАН  
 АЧААКДЫРОМО  
 ЙМОАГЗІКПАР**

Пашукіце ў лабірынце словы, вызначаныя ў сканворце. Словы адказваюць на пытанні з гарызанталь (злева направа і справа налева) і па вертыкалі (зверху ўніз і знізу ўверх), але не дыяганаль. Такое правіла — традыцыйнае для лабірынтаў.

Дукаж паазначана колькасць літараў у словах-адказах. Адно слова ў якасці прыкладу мы пазначылі.

1. Птушка, што жые каля балота або сырога луга (8). 2. Дрэва, якое сядзе на зямлі зялёна і ліці (10). 3. Дрэва, якое любіць зной паляў (9). 4. Птушка хавае ласоў (9). 5. Рух педу ў час павады (8). 6. Другая назва аліпакі (9). 7. Любоўна-прафілактычны стаяннар (9). 8. Старая мера зямлі = 0,71 гектара (4). 9. Тое, што і тархун (8). 10. Штучны песнасаджні ў стале (10). 11. Промысел у лесе дзікіх звароў і птушак (9). 12. Вадазны зварок, не часты ў нашых мясцінах (6). 13. Дошка, масток, жэрдкі для пераходзячых прыскас (6). 14. Сродак для пераправы праз раку (5). 15. Традыцыйнае расліна з атрутным белым сокам (7). 16. Лясы кабан, вепрук (4).

**Тэлеэсткі: Новы год э пультам у руках**

**Новыя прыгоды Бураціна, або Тату Карла выклікалі?**

Тэлеканал РТР ужо ў трэці раз ідзе па торным шляху пераздымання старых добрых казак на новы лад — мюзікла з сучаснымі поп-эоркамі, якія ўяўляюць сябе таксама акцёрамі. І ў трэці раз для гэтай мэты быў запрошаны вядомы кілмейкер Аляксандр Ігудзін, які ўжо рабіў сучасны «Залаты рыбкі» і «Каралеўства крывых стэрэаў». На гэты раз матэрыялам для рэмейку стала казка Аляксея Талстога «Залаты ключык», новая версія якой здымаецца ў Санкт-Пецярбургу, а героямі — не толькі эстраднага выканаўцы, але і мноства прадстаўнікоў парадыйнага цэха.

Нягледзячы на казачную форму, падзеі мюзікла «Залаты ключык» адбываюцца ў сучасным свеце шоу-бізнэсу. Тут хітры прадзюсар Карабас-Барабас (Мікалай Фаменка) падманам падпісаў кантракт з артыстамі, якія ў выніку сталі льялькамі. Каб вярнуць ім чалавечы аблічча, Бураціна (на яго ролю абраны парадыйны Юрый Гальцаў) павінен адкрыць залатым ключчыкам патаемныя дзверцы і знайсці кантракт. Зразумела, герою ў гэтым высакорным пачынанні перашкаджаюць знаёмыя кожнаму з дзіцінства адмоўныя персанажы — памагаты Карабаса Дурэмар (Яфім Шыфрын), і канкурэнтны прадзюсар, які хочуч перамагчы яго артыстаў да сябе — неразлучны паранка ліса Аліса і кот Базіліа (Алена Варabei і Юры Стаянаў). Супрацьстаяць зладзеям цэлы полк станоўчых герояў — тата Карла (ролю катрынічыка прымераў Міхаіл Баярскі), сталяр Джузепе (Сасо Паўліяшвілі), дзяўчынка з блакітнымі валасамі

Мальвіна (Ксенія Сабчак), закаханы ў яе Пёро (Мікалай Баскаў) і глумны Артэмон (Філіп Кіркорай).

Зрэшты, сюжэт не паўтарае класічны адзін у адзін. Па шчырасці, ад сюжэта ўвогуле мала што засталася. Так, харчуня «Тры келбы» ў мюзікле ператварылася ў сучасны начны клуб, гаспадарка якога даручылі граць Пёру Нарцысу. Есць і зусім новы персанаж, льялька Маша — гэту ролю прыдумала адмыслова для спявачкі Ганны Семановіч, якая ў выніку заваявала сэрца Бураціна. А для таго, каб сыграць чарапаху Тарцілу (хіба можна перайграць у гэтым выобразе Рыну Зялёную?), спатрэбілася адразу дзве «актрысы» — «Новыя



рускія бабкі». Ну, а для забеспячэння музычнай часткі ў казку дадалі лі ў меру «заезджых гастралёраў» — Валерыю, Дзіму Білана, Барыса Маісеева... На ўсю гэту армію артыстаў мадэльер Аліна Герман прыдумала больш як 100 яркіх убораў, а ў павільёнах студыі RWS пабудавалі цэлы італьянскі горад.

Нягледзячы на пэўны скепсіс публікі ад зяўленых удзельнікаў казкі, рэжысёр Аляксандр Ігудзін поўны аптымізму і абяцае, што «казка будзе добрай, вясёлай і шмат у чым рэалістычнай, здольнай узяць настрой ва ўсіх глядачоў». Застаецца толькі спадзявацца, што так яно і будзе, а то глядачам захацца, узгадаючы таго, любімага Карабаса-Барабаса — Уладзіміра Этуша, «як даць балюча» аўтарам навадзелу...

**«ДОБРАЙ РАНИЦЫ, БЕЛАРУСЬ!» ПРЫМАЕ ЗАКАЗЫ АД ГЛЕДАЧОЎ**

ХТО-ХТО, а тэлевізійнікі па традыцыі пачынаюць рыхтавацца да сустрэчы Новага года загадзя. Адна з апошняга трымаюць свае задумы ў сакрэце, другія, наадварт, рэкламуюць свае праекты на кожным кроку. Адна з найбольш рэйтынгавых праграм Першага канала, «Добрай раніцы, Беларусь!», вырашыла пайсці іншым шляхам — запрасіць глядачоў актыўна паўдзельнічаць у падрыхтоўцы.

У мінусы гадзі, напрыклад, творчая група праграмы шукала двайніку знакамітых асоб і проста блізнят. Цяпер жа прапаноўвае выбраць «усенародных» Дзеда Мароза і Снягурку — з ліку чатырох пар вядучых. Святлана Бароўская і Аляксандр Паўлаў, Волга Водчыц і Дамітры Карас, Алена Міхалюска і Аляксандр Аўчыннікаў, Волга Шлөггер і Глеб Давыдаў атрымаюць навагоднія заданні, справадзяча пра выкананне якіх робіцца ў эфі-

ры. Самае простае заданне — арыгінальна ўпрыгожыць ёлку — вядучыя выканалі ўжо 1 снежня, але на чарзе больш складаныя іспыты. Напрыклад, пабыць чараўнікамі — развесяліць цэлую групу малых у дзіцячым садку — або распісаць вітражы на навагоднюю тэматыку. А як вы думалі: сапраўдны Дзед Мароз і Снягурка — чараўнікі, якія могуць усё!

Гледчыя ж могуць прагаласаваць за лепшую, на іх погляд, праграму, на сайце Белтэлерадыёкампаніі — да 20 снежня. Абраныя такім чынам навагоднія персанажы (відаць, у якасці пакарання?) стануць вядучымі святкаванага выпуску «Добрай раніцы, Беларусь!» 2 студзеня, калі ў самай вялікай студыі Белтэлерадыёкампаніі каля 4-метровай ёлкі будзе наладжаны рэжысёр.

Таксама да 20 снежня прымаюцца заяўкі тэлегледачоў, якія жадаюць павіншаваць сваіх родных і блізкіх са святамі — першая раціна 2010 года будзе складана талкі з гэтых віншаванняў і песень. Заяўкі прымаюцца на адрас 220807, Мінск, вул. Макаёнка, 9, «Добрай раніцы, Беларусь!» або па электроннай пошце — [utro@tvr.by](mailto:utro@tvr.by).

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

**СЕННЯ** Месяц Поўня 2 снежня. Месяц у сузор'і Рака.

Сонца	Усход	Заход	Даўжыня дзя
Мінск	8.09	15.50	7.14
Віцебск	8.06	15.32	7.26
Магілёў	7.59	15.40	7.41
Гродна	7.48	15.45	7.57
Брэст	8.23	16.07	7.44
	8.16	16.15	7.59

**Імяніны**  
 Пр. УВЯДЗЕННЕ ў ХРАМ БОЖАЙ МАЦІ.  
 К. Барбары, Хрысціны, Барнада, Яна.



**НАДВОР'Е на зяўтра**

**ВІЦЕБСК** 750мм р.в.с.с. +1...+3°C

**ГРОДНА** 750мм р.в.с.с. +2...+4°C

**МІНСК** 740мм р.в.с.с. +1...+3°C

**МАГІЛЁВ** 747мм р.в.с.с. +2...+5°C

**БРЭСТ** 740мм р.в.с.с. 0...+2°C

**ГОМЕЛЬ** 750мм р.в.с.с. -2...0°C

**«У СУСЕДЗЯЎ»**

ВАРШАВА	ВІЛЬНЮС	МІНЬ	МАСКВА	РЫГА	С.-ПЕЦЯРБУРГ
+1...+3°C	+2...+4°C	0...+2°C	-2...-1°C	+1...+3°C	-2...-1°C

**Геамагнітны ўзрушэнні**

21 гадз. 00 гадз. 05 гадз. 10 гадз. 15 гадз. 18 гадз. 21 гадз.

**Абзначэнні:**  
 — німа прыметных геамагнітных узрушэнняў  
 — невялікія геамагнітныя узрушэнні  
 — слабая геамагнітная бура

**Дзе якую піратэхніку цяпер можна набываць?**

Цяпер, у залежнасці ад класа небяспекі, некаторыя піратэхнічныя вырабы можна прадаваць і ў звычайных гандлёвых арганізацыях. Рэалізацыя піратэхнічных вырабаў можа весіцца ў крамах, павільёнах з гандлёвай залай, якія адпавядаюць патрабаванням тэхнічных нарматыўных прававых актаў сістэмы супрацьпажарнага нарміравання і стандартызацыі. Продаж піратэхнічных вырабаў бытавога прызначэння 1—2 класаў небяспекі дапускаецца ў неспецыялізаваных крамах, павільёнах, аддзелах (секцыях). Рэалізацыя піратэхнічных вырабаў 4—5 класаў небяспекі, а таксама 2—3 класа небяспекі непасрэдна ручнога запуску, што спрацоўваюць на зямной паверхні з эфектам выбуху, і суправаджаюцца разбурэннем корпуса вырабаў, кароткачасовым светлавым і шумавым эфектам, павіна адбывацца ў спецыялізаваных крамах. Продаж піратэхнічных вырабаў бытавога прызначэння 3-га класа небяспекі дапускаецца ў спецыялізаваных аддзелах (секцыях). Пры гэтым яны павіны месціцца на верхніх паверхнях крамуў у вонкавых сценах і мець аковыны праём.

**4 снежня**

**Дзве даты**

1665 год — у Брэсце заснаваны манетны двор, адзін з цэнтраў манетнай вытворчасці ў Рэчы Паспалітай. Быў створаны ў час грашовай рэформы 1659—1666 гадоў для выпуску медных салідаў з гербам Вялікага Княства Літоўскага «Пагоня».

1680 год — у Рыме курыца знесла яйка, на шаркун-піне якога выразна бачылася выява вялікай каметы. Нябеснае цела і сапраўды з'явілася на небе праз некалькі дзён пасля гэтага.

«Я думаю, што горні за жорсткасць сэрца ў чалавека можа быць толькі адна якасць — мяккасць мазгоў».

Тэадор Рузвельт (1858—1919), амерыканскі дзяржаўны дзеяч.

**СТОЛ ЯК ЦЭНТР ХАТНЯЙ СВЕТАБУДОВЫ**

Ад людзей сталага веку ў розных кутках Беларусі нам даводзілася чуць наступную параду: «Калі вы хочаце, каб у вашай хаце заўсёды былі мір і ўзаемапаразуменне, каб вы ніколі не сварыліся са сваімі гасцамі, на стол, які вы пачынаеце сервіраваць, перш за ўсё пакладзіце бохан непачатага хлеба, і толькі затым ставіце прыгатаваныя стравы».

У традыцыйнай культуры беларусаў, рускіх і ўкраінцаў сярод прадметаў побыту стол займаў асаблівае месца. У непарунай сувязі з чыровым кутом ён з'яўляўся сваясабыльным сакральна-магічным, рэтуальна-абрадавым і маральна-этычным цэнтрам сямейна-родавай светабудовы, увабалеменнем дабрабыту (багаты стол — сімвал заможнасці гаспадароў) і духоўнасці (за стол не садзіліся, не памаліўшыся і не перахрысціўшыся) сям'і, сімвалізаваў яе адзінства і перспектыву жыццываформа працягу на ўвесь чалавечы век.

Выключна высокі сацыяльны і культурны статус стала сфарміраваў вакол яго бязмежны колькасць самых розных па характары прадліснасці і строгіх рэгламентацыяў, якія павіны былі забяспечыць павягу да яго і асабліваці паводзінаў за ім. Так, напрыклад, адным з галоўных правілаў святкавання Калядаў было абавязковае патрабаванне, якое датычылася ўсіх членаў сям'і: на працягу двух тыдзень за сталом павіны былі збірацца ўсе члены сям'і. (Тады сям'я пражыве ў поўным складзе ўвесь год.)

Статус стала ў абрадавай прасторы хаты пераняла і пацвердзіла і хрысціянская культура. У структуры храма ёсць асабліва рэтуальнае месца, якое атрымава назву пра-стол, г. зн. самы галоўны стол у абрадавай прасторы гэтага прыхода. У шматлікіх тэкстах народных замоў прысутнічае ключавы матыў прастола як месца Боскай прысутнасці: «Первым разам, добрым часам. Прашу Госпада Бога і Духа Святога. Стаіць кацёл, а ў кацёпле прастол, а за прастолам Ісус Хрыстос сядзіць, крывіць кан дзяржыць. З таго крыжа вступала раса. Маці Прачыстая расіцу збірае, раба Божага Міхаіла Уіралла, сурокі ўнімала».

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

**Узгіхнемеся!**

У залежнасці ад інтанацыі адно мацернае слова аўтаматыханіка можа значаць да 50 розных дэталей і прыстасаванняў.

Дарагі, скажы, ці ёсць на свеце што-небудзь прыгажэйшае і важнейшае за каханне? Вядома, не. Абед хутка будзе?

Нам не страшны шэры воук!



**ПОСТ factum**

**СВІНІЯ ЗАПАТЛА ЗЛОДЗЕЯ ЗА... ПЕРАГАР З РОТА**

Ва Ульянаўскай вобласці, у сяле Малая Хамацэр, здаравенны кабан жорстка расправіўся са зламнікам, які з мэтай нажывы залез у двор мясцовага пенсіянера, перадае ІТАР-ТАСС.



Надзвычайнае здарэнне ў Барышкім раёне Ульянаўскай вобласці дадало неперыемных і злавесных асацыяцый да слова «свіны». Як аказалася, у апошні час людзі гінуць не толькі ад віруса свінога грыпу А/Н1Н1, але таксама і ад калытой самых сапраўдных свіней. Усё адбылося ў нядзелю, калі раней асуджанага за крадзяжы 38-гадовага беспарацуні жыхар сяла пракараўся ў двор да 72-гадовай судзекі. Для гэтага ён выламаў некалькі дошак ад сценкі адровы пенсіянеркі. Аднак тым часам у двары бабুলі ў пласце гною адпачываў трохгадовы кабан. Ён, відаць, пачуў, што ад нечаканага гасця моцна пахне алкаголем.

**МУЖ У ІДЭАЛЬНАЙ ПАРЫ ПАВІНЕН БЫЦЬ СТАРЭЙШЫМ, А ЖОНКА — РАЗУМНЕЙШАЙ**

Шанцы стварыць дужую сям'ю павялічваюцца ў пар, у якіх муж старэйшы, а жонка разумнейшая, заявіла група экспертаў са Швейцарыі і Вялікабрытаніі.



Вучоныя даследавалі каля 1100 швейцарскіх пар, якія знаходзяцца ў афіцыйным ці грамадзянскім шлюбе больш за пяць гадоў, і ацанілі іх па некалькіх крытэрыях, у тым ліку па узросце, узроўню адукацыі, сацыяльным паходжанню. Высветлілася, што на моцныя і працяглыя адносіны могуць разлічвацца, хутчэй, тыя пары, у якіх у абодвух партнёраў у мінутым не было разводаў, мужчына старэйшы за жонку на пяць і больш гадоў, а жанчына мае больш высокі ўзровень адукацыі.

Калі жанчына на пяць і больш гадоў маладзейшая за свайго партнёра, то ў такой паре ў шэсць разоў больш шанцаў застацца разам, чым у пары аднагодкаў, або калі жанчына старэйшая за мужа. Калі абодва партнёры добра адукаваныя, то іх шанцы захаваць сям'ю ў два разы вышэйшыя за сярэднія паказчыкі, а калі жанчына больш часу праводзіць за падручнікамі, чым мужчына, то шанцы такой пары на працяглыя адносіны ўзрастаюць ажно ў восем разоў.

У даследаванні гаворыцца, што жанчыны і мужчыны выбіраюць сабе партнёра, грунтуючыся «на каханні, фізічнай прывабнасці, падобнасце густай і меркаванню, а таксама агульных каштоўнасцях», аднак эксперты ўпэўненыя, што калі ўлічваць пры гэтым і такія «аб'ектыўныя фактары», як узрост, адукацыя і паходжанне, то «гэта можа дапамагчы зменшыць рызыку разводу ў будучыні». Наукоўцы прыводзяць прыклад спявачкі Бейбэ і яе мужа музыканта Дэйві-3і, у якіх, паводле іх меркавання, ёсць усе шанцы пражыць доўгае і ішчаслівае жыццё разам, таму што муж старэйшы за жонку на 11 гадоў, а яна больш адукаваная. У той жа час у галівудскай пары Майкла Дугласа і Кэтрын Зэта-Джонс, па іх падліках, шанцаў значна менш, бо для Дугласа гэта ўжо не першы шлюб.

**СУД ЗАБАРАЇЦЬ ШЛЮБНАЙ ПАРЫ ПАЛОХАЦЬ СУСЕДЗЯЎ КРЫКАМІ ПАДЧАС СЭКСУ**

Кэралайн Картрайт, 48-гадовая жыхарка горада Сандэрленд (Вялікабрытанія), выдала справу ў апеляцыйным судзе, дзе абскардзіла выданне яшчэ ў лістападзе 2007 года прадлісанне суда за злоннае парушэнне грамадскага парадку. Суседзі вінавацяць яе і яе мужа Стыва Картрайта ў тым, што тыя вось ужо чатыры гады не даюць ім спаць, бо моцна крычаць падчас заняткаў сэксам, паведамляе мясцовае газета Sunderland Echo.



Суседка шумнай пары Рэйчэл О'Конар, якая падала на іх у суд, сцвярджае, што не раз прасыпала працу, таму што доўга не магла заснуць уначы з-за шуму, які раздаваўся з апартаменту за сценкай, перадае ВВС. «Яны выдаюць такія гукі, што я ніколі такога не чула», — заявіла судздым міс О'Конар.

Адгукнуўшыся на скаргу жанчыны, паліцыя ўсталявала ў яе ў кватэры гукавы датчык, які ўлаўва паказчыкі гучы ў сярэднім 30-40 дб, а часам і 47 дб.

У судзе Кэралайн Картрайт сказала, што не можа кантраляваць свае гукі падчас сэксу. «Пасля таго як я атрымаю папароджанне, я спрабавала трымаць сяджанне ў стане стрэсу не можа не адбывацца на здароўі чалавека негатыўна, цяпер жа медыкі ўсяго свету спрабуюць адшукаць сродка, які б дапамог людзям сапраўдзіцца з гэтай непрыемнасцю».

Брытанскія вучоныя ў чарговы раз правалі глыбальнае даследаванне, якое было заклікана высветліць прычыны з'яўлення стрэсу і найбольш эфектыўныя спосабы барацьбы з ім. У выніку было вызначана, што чалавека можа надоўга вывесці з сябе лобная дробязь: чыяканнае суседа за сталом, гучныя гутарка, шыгманне носам... Медыкі вызначылі, што для барацьбы са стрэсам нічога новага вынаходзіць не трэба: адзіны па-сапраўдному дзейсны метад вядомы даўно — гэта своечасовае выплэсканне негатыўных эмоцый. Паводле слоў даследчыкаў, пры узнікненні неперыемных сітуацый чалавеку трэба проста адасобіцца і добраанна... пакрычаць. Гэта дазволіць зніць узніклае напружанне і вярнуць сабе эмацыянальную раўнавагу. Калі ж магчымасці выплохнуць негатыўны тэмчым няма, можна паспрабаваць супакоіцца з дапамогай элементарнай дыхальнай гімнастыкі.

**КРЫК — ЛЕПШЫЯ ЛЕКІ АД СТЭСУ**

Сучасны чалавек штодня сутыкаецца з мноствам сітуацый, якія можна назваць стрэсавымі: працягненне ад надакулівага трасання будзільніка, спазняецца на працу, стаячы ў заторы, спрачаецца з калегамі, сварыцца і мірыцца са сваёй другой палавінкай... Даследчыкі ўжо даўно даказалі, што пастаяннае знаходжанне ў стане стрэсу не можа не адбывацца на здароўі чалавека негатыўна, цяпер жа медыкі ўсяго свету спрабуюць адшукаць сродка, які б дапамог людзям сапраўдзіцца з гэтай непрыемнасцю.

Брытанскія вучоныя ў чарговы раз правалі глыбальнае даследаванне, якое было заклікана высветліць прычыны з'яўлення стрэсу і найбольш эфектыўныя спосабы барацьбы з ім. У выніку было вызначана, што чалавека можа надоўга вывесці з сябе лобная дробязь: чыяканнае суседа за сталом, гучныя гутарка, шыгманне носам... Медыкі вызначылі, што для барацьбы са стрэсам нічога новага вынаходзіць не трэба: адзіны па-сапраўдному дзейсны метад вядомы даўно — гэта своечасовае выплэсканне негатыўных эмоцый. Паводле слоў даследчыкаў, пры узнікненні неперыемных сітуацый чалавеку трэба проста адасобіцца і добраанна... пакрычаць. Гэта дазволіць зніць узніклае напружанне і вярнуць сабе эмацыянальную раўнавагу. Калі ж магчымасці выплохнуць негатыўны тэмчым няма, можна паспрабаваць супакоіцца з дапамогай элементарнай дыхальнай гімнастыкі.

**МОЦНЫ ЧАЙ УМАЦОЎВАЕ ЖАНОЧЫЯ ГРУДЗІ**

У жанчын, якія выпіваюць за дзень некалькі кубкаў чаю, больш трывалыя коскі, чым у тых, хто аддае перавагу іншым напоям, сведчаць вучоныя.



**ПАЧЫМ ТРУСЦЫ АД... ІМПАТЭНЦЫІ?**

Самарская міліцыя шукае дзёрзкіх аферыстаў, якія ашукалі пенсіянера. Спакусіўшы пажылога мужчыну расказаць пра ніжнюю бялізну, якая нібыта выратоўвае ад імпатэнцыі, злачынцы завалодалі ўсімі яго зберажэннямі.

Знавай у праваахоўныя органы звярнуўся 72-гадовы жыхар Самары Рыгор Х. Ашуканцы ўмудрыліся ўсуцьнуць старому аздавальную «сэкс-бялізну» за 27,5 тысячы расійскіх рублёў (амаль 1000 долараў ЗША), як паведамляе Life News. Паводле запэўненняў прайздзісваўца, цуда-трусцы павіны былі пазавіць уладальніка ад палавога бясіслія.



Унікальныя «баксёры», якія нібы выльваюць мужчыны хваробы, ашуканцы прынеслі пенсіянеру праміададому. Аферысты пераканалі старога, што ў такой бялізне можна развітацца з усімі мужчынскімі захворваннямі. Абрадаваны стары сабраў усё свае грошы і назапашаны і аддаў іх прадаўцам «выратавальнага» сподняга.

«Мяне не было дома, калі гэта адбылося, іншак я перашкодзіла б, — расказвае жонка ашуканага пенсіянера Тамара. — Ведаеце, што нам прадраці? Звычайныя баваўняныя трусы ў форме шортаў з ваўнянымі ўстаўкамі для ўцалення».

**ШТО ДЛЯ МУЖЧЫН БОЛЬШ ВАЖНА — ДОБРЫЯ АДНОСІНЫ ЦІ СЭКС?**

Гэтае пытанне задала сабе група даследчыкаў і паспрабавала знайсці на яго адказ. Ён аказаўся такім: «Добрыя адносіны!»

Перш чым прыйсці да такой высновы, сацыёлагі апыталі амаль 28 тысяч мужчын ва ўзросце ад 20 да 75 гадоў у 6 краінах свету. Усім ім задаваліся пытанні, якія датычацца асабістага жыцця, сэксу і адносінаў у сям'і.

У выніку высветлілася, што добрае здароўе партнёраў з'яўляецца галоўным фактарам для гарманічнага саюза практычна для ўсіх мужчын. 19 працэнтаў з іх лічаць, што менавіта добрыя адносіны ў сям'і, павага і каханне іграюць ключавую ролю ў сямейным жыцці. І толькі 2 працэнтаў удзельнікаў апытання казалі, што аддаюць прыярытэт сэксуальным адносінам.

ПАНЯДЗЕЛАК, 7 СНЕЖНЯ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 Навіны. 6.05, 7.05, 8.10 «Добрай раніцы, Беларусь!».




14.00 «Хачу ўсё ведаць». Кіначасопіс для дзяцей. 14.15 Пазакласная гадзіна. 14.30 Бухта капітана. 15.10 Тэлеапераметр.




7.00 Ладная раніца. 8.00, 0.25 Серыял «Юрыкі». 8.30, 16.20 Гадзіна суда. Справы сямейныя.




12.10 Рэпартаж «Беларускай часнікі». 12.50 Спорт-кадр. 13.25 Мультсерыял «Доктар Дог».




6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 Навіны. 6.05, 0.05 Дзень спорту.




6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 Навіны. 6.05, 0.05 Дзень спорту.



6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.50, 1.05 Навіны.



5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 22.10 Маст. фільм «Дзень Д».



7.00 Ладная раніца. 8.00, 23.00 Серыял «Юрыкі». 8.30, 16.15 Гадзіна суда.


16.05, 3.50 Серыял «Ад'ютанты кахання». 17.05 Серыял «Я не вярнуся».




7.00 Навіны кіно. 7.10 «На рыбалку з Юрыем Заслаўскім».




6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».



6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.05, 1.20 Навіны.




5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.



6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сёння. 6.05 «Сёння раніца».


19.40 Серыял «Генеральская унічка». 21.50 Серыял «Час Волкава».




5.00, 15.50, 3.50 Курс лясчэння. 6.00, 9.30, 17.00, 22.00 Набалеае пытанне.



6.00, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парэды ТДК.



6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.05, 1.05 Навіны.




5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.




6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сёння. 6.05 «Сёння раніца».


13.30, 22.30 Серыял «Гвадзупле». 15.00, 4.00 Твой дом.




7.00, 11.50, 16.25 «SOS дзікай прыроды».



6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 0.00, 1.15 Навіны.



5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.




5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.




6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 0.00, 1.15 Навіны.

АЎТОРАК, 8 СНЕЖНЯ


6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 Навіны. 6.05, 0.05 Дзень спорту.



13.40 Драпежнікі вяртаюцца. 14.35, 5.20 Вуліца лемураў.




6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 0.00, 1.15 Навіны.




5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.



5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.



5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.



5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.



5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.




5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.



5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.


12.40 Хакэй. Формула гульні. 13.10 Футбол. Чэмпіянат Англі.




6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».




6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 0.00, 1.15 Навіны.



5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.



5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.




5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.



5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.




5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.




5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.



5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.




5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.



5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.

15.20 «Дзяткіўныя гісторыі». 16.05, 3.50 Серыял «Ад'ютанты кахання».



7.00 «К-гульні». 7.10, 10.55, 23.45 «Астра, мэтапрагноз».




6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».



6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 0.00, 1.15 Навіны.




5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.



5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.




5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.




5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.




5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.



5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.




5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.




5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны.


21.40 Серыял «Час Волкава». 23.15 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА.




5.00, 15.50, 3.55 Клінічны гіпноз.



6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.05, 1.05 Навіны.



6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 0.00, 1.15 Навіны.




6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 0.00, 1.15 Навіны.




6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 0.00, 1.15 Навіны.




6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 0.00, 1.15 Навіны.




6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 0.00, 1.15 Навіны.



6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 0.00, 1.15 Навіны.



6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 0.00, 1.15 Навіны.




6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 0.00, 1.15 Навіны.



6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 0.00, 1.15 Навіны.

22.00 Філасофія здароўя. 23.05 Алоха, Гавай. 4.00 Твой дом.



7.00, 11.50, 16.25 «SOS дзікай прыроды».

ПЯТНІЦА, 11 СНЕЖНЯ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 Навіны.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 1.00 Навыны навіны.

7.00 Падняццё. 8.00, 16.35 Гадзіна суда. 9.00 У гэты дзень. 9.05 Жансавет.

7.00 «Надзельная раціна». 8.00, 9.00, 16.00 Навыны навіны. 9.05 Арсенал.

6.50 Звон. 7.20 Мір вашаму дому. 7.30 Смачна з Барысам Бурдой.

14.30 Сярыял «Міліцыйская акадэмія». 15.20 «Свет анімацыі».

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».

7.00 «Навіны кіно». 7.10, 10.55, 23.40 «Астра».

7.00 «Надзельная раціна». 8.00, 9.00, 16.00 Навыны навіны. 9.05 Арсенал.

6.50 Звон. 7.20 Мір вашаму дому. 7.30 Смачна з Барысам Бурдой.

14.30 Сярыял «Міліцыйская акадэмія». 15.20 «Свет анімацыі».

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».

7.00 «Навіны кіно». 7.10, 10.55, 23.40 «Астра».

7.00 «Надзельная раціна». 8.00, 9.00, 16.00 Навыны навіны. 9.05 Арсенал.

6.50 Звон. 7.20 Мір вашаму дому. 7.30 Смачна з Барысам Бурдой.

18.00 Даламажы сабе сам. 18.00 Лястэрка жыцця.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.50 Звон. 7.20 Мір вашаму дому. 7.30 Смачна з Барысам Бурдой.

7.00, 11.50, 16.25 «SOS дзікай прыроды».

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.50 Звон. 7.20 Мір вашаму дому. 7.30 Смачна з Барысам Бурдой.

6.55 Дак. серыял «Афрыка. Магічны кантэнты».

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.50 Звон. 7.20 Мір вашаму дому. 7.30 Смачна з Барысам Бурдой.

«Не аглянься на малацэ». 12.10 «Мая радаслоўная».

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.50 Звон. 7.20 Мір вашаму дому. 7.30 Смачна з Барысам Бурдой.

4.55 «Білет на сёння». 5.05, 13.00 Сярыял «Пары».

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.50 Звон. 7.20 Мір вашаму дому. 7.30 Смачна з Барысам Бурдой.

7.35 «Казкі Бажанова». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.50 Звон. 7.20 Мір вашаму дому. 7.30 Смачна з Барысам Бурдой.

8.00 Добрай раціны, Каханая. 9.00 Ваш капрыз.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.50 Звон. 7.20 Мір вашаму дому. 7.30 Смачна з Барысам Бурдой.

СУБОТА, 12 СНЕЖНЯ

«Не аглянься на малацэ». 12.10 «Мая радаслоўная».

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.50 Звон. 7.20 Мір вашаму дому. 7.30 Смачна з Барысам Бурдой.

4.55 «Білет на сёння». 5.05, 13.00 Сярыял «Пары».

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.50 Звон. 7.20 Мір вашаму дому. 7.30 Смачна з Барысам Бурдой.

7.35 «Казкі Бажанова». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.50 Звон. 7.20 Мір вашаму дому. 7.30 Смачна з Барысам Бурдой.

8.00 Добрай раціны, Каханая. 9.00 Ваш капрыз.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.50 Звон. 7.20 Мір вашаму дому. 7.30 Смачна з Барысам Бурдой.

8.00 Добрай раціны, Каханая. 9.00 Ваш капрыз.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.00, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50, 22.00, 22.55 Парады ТДК.

6.50 Звон. 7.20 Мір вашаму дому. 7.30 Смачна з Барысам Бурдой.